

МИНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫИ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЛІНГВІСТЫЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

А.Г. Цымбал

## **ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ**

Вучэбна-метадычны комплекс

У 3 частках

Частка 1

**Ад старажытных часоў да Вялікага Княства Літоўскага (1569 г.)**

Мінск 2012

УДК 94(476)(075.8)

ББК 63.3 (4Бел)я 73

Ц94

Рэкамэнданы Рэдакцыйным саветам Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. Пратакол № 3 (31) ад 29.11.2011 г.

Рэцэнзы: доктар гістарычных навук, прафесар *У.В. Тугай* (БДПУ); кандыдат гістарычных навук, дацэнт *Г.С. Хадасевіч* (БДУ); кандыдат гістарычных навук, дацэнт *С.Я. Новікаў* (МДЛУ)

**Цымбал, А.Г.**

Ц94 Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычны комплекс : у 3 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў да Вялікага Княства Літоўскага (1569 г.) / А.Г. Цымбал. – Мінск : МДЛУ, 2012. – 84 с.

ISBN 978-985-460-505-0 (Ч. 1)

ISBN 978-985-460-504-3

У першай частцы вучэбна-метадычнага комплексу па гісторыі Беларусі падаюцца вучэбна-тэматычны план, планы семінарскіх заняткаў, метадычныя рэкамендацыі, дакументы і матэрыялы, заданні для паўтарэння, літаратура і пытанні да паўтарэння па вучэбных тэмах ад старажытных часоў да Вялікага Княства Літоўскага (1569 г.).

Адресуецца выкладчыкам кафедры айчыннай гісторыі і сусветнай культуры і студэнтам Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

УДК 94(476)(075.8)

ББК 63.3 (4Бел)я 73

ISBN 978-985-460-505-0 (Ч. 1) © Цымбал А.Г., 2012

ISBN 978-985-460-504-3

© УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт», 2012

## УВОДЗІНЫ

На сучасным этапе развіццё вышэйшай адукацыі накіравана на пераўтварэнне студэнта з аб'екта навучання ў актыўны суб'ект адукацыйнага працэсу. У такіх умовах на першы план выходзіць самастойная праца студэнта па авалоданні вучэбным матэрыялам. Асаблівая актуальнасць актывізацыі самастойнай працы студэнтаў выклікана ўвядзеннем рэйтынгавай сістэмы ацэнкі вучэбных дасягненняў студэнтаў у МДЛУ.

У адпаведнасці з вучэбнай праграмай выкладання базавага курса «Гісторыя Беларусі» студэнтам прапануецца вучэбна-метадычны комплекс, арыентаваны на арганізацыю самастойнай працы з мэтай вывучэння як асноўнага, так і дадатковага вучэбнага матэрыялу, падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў і экзамену.

Семінарскія заняткі арыентаваны на самастойную падрыхтоўку студэнтаў па ўсіх вучэбных тэмах, без глыбокага асэнсавання якіх студэнтам будзе цяжка не столькі авалодаць неабходнай інфармацыяй, колькі зразумець сутнасць вучэбных, дакументальных і навуковых матэрыялаў. На кожны семінар студэнтам прапаноўваецца тэма, якая ўтрымлівае некалькі вучэбных пытанняў. Пытанні, якія разгледжаны ў дадзеным выданні, адпавядаюць заданням, што вынесены на семінарскія заняткі па гісторыі Беларусі.

Метадычныя рэкамендацыі да кожнай тэмы ўтрымліваюць базавыя вучэбныя звесткі, алгарытм для самастойнага вывучэння пытання, змяшчаюць асноўныя проблемныя пытанні, якія разглядаюць студэнты пры падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў.

Самастойная праца студэнтаў па авалоданні вучэбным матэрыялам і падрыхтоўка да семінарскіх заняткаў прадугледжваюць выкарыстанне:

1) асноўнай вучэбнай літаратуры, якую складаюць абагульняючыя працы і вучэбныя дапаможнікі. У якасці асноўнага выступае вучэбнае выданне «Гісторыя Беларусі» пад рэдакцыяй прафесара Я.К. Новіка, дапушчанае Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі (гл. *Новік, Я.К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2010 г.: вучэб. дапам. для студ. устаноў, якія забяспеч. атрыманне вышэйшай адукацыі / Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік; пад рэд. Я.К. Новіка. – 3-е выд., напр. – Мінск: Вышэйшая школа, 2011. – 512 с.*).

Студэнтам таксама рэкамендуецца выкарыстанне ішных падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў і вучэбна-метадычных комплексаў, прыведзеных у спісе літаратуры. Паколькі ў падручніках сустракаюцца альтэрнатыўныя ацэнкі ў дачыненні да асобных вучэбных пытанняў, мы зыходзім з мэтазгоднасці звароту да дадатковай вучэбнай і навуковай літаратуры;

2) дадатковай літаратуры, якая ўключае калектыўныя манографічныя і аўтарскія навуковыя даследаванні, навуковыя артыкулы, прысвечаныя больш вузкім пытанням у рамках разглядаемай проблемы. Зварот да дадатковай літаратуры дае магчымасць больш глыбока раскрыць вынесенныя на

абмеркаванне вучэбныя пытанні, а таксама можа быць карысным пры падрыхтоўцы асобных рэфератыўных паведамленняў;

3) дакументаў і матэрыялаў, праца з якімі разглядаецца ў якасці галоўнай умовы самастойнай творчай падрыхтоўкі студэнтаў да семінарскіх заняткаў. Гэта праца патрабуе навукова-тэарэтычнага абагульнення крыніц, дапамагае студэнтам паглыблена засвоіць вучэбны матэрыял, набыць навыкі творчай працы з дакументальными матэрыяламі і першакрыніцамі. Аснову вывучэння гісторыі Беларусі складае самастойнае азнямленне студэнтаў з дакументамі і матэрыяламі. Кантралюемая самастойная работа студэнтаў (КСРС) рэалізуецца ў якасці састаўнога элемента курса праз заданні для самастойнай працы, якія прадугледжваюць вывучэнне студэнтамі запланаваных дакументаў у рамках вучэбных тэм. Азнямленне з рознымі відамі гістарычных крыніц (летапісы, паведамленні сучаснікаў падзеі, афіцыйныя дакументы розных часоў, літаратурна-публіцыстычныя і мемуарныя сведчанні і інш.) не толькі пашырае далягляд студэнтаў, але і садзейнічае набыццю першых навыкаў даследчай працы. Такія ўменні патрэбныя студэнтам для пошуку неабходай інфармацыі ў крыніцах, аналізу дакumentальных матэрыялаў, развіцця здольнасці іх супастаўлення, выяўлення ступені аб'ектыўнасці звестак, якія ўтрымліваюцца ў дакументах і вучэбных дапаможніках.

У вучэбна-метадычным комплексе да кожнай тэмам студэнтам прапанаваны некалькі дакumentальных матэрыялаў, якія змяшчаюць звесткі, неабходныя для вывучэння вучэбных пытанняў. Пошук у дакументах неабходнай інфармацыі ў тэксле вылучаецца асобным шрыфтам.

Студэнтам прапануецца наступны алгарытм вывучэння першакрыніц:

- 1) зразумець і засвоіць асноўны змест крыніцы;
- 2) засвоіць тэрміналогію, якая ўжываецца ў крыніцы;
- 3) высветліць прычыны, час і гістарычны ўмовы стварэння дакумента;
- 4) разобраць факты і падзеі, уключаныя ў тэкст;
- 5) выявіць якасныя характеристыкі асоб, якія згадваюцца ў крыніцы;
- 6) вылучыць галоўныя пытанні і матэрыялы, якія датычачца вывучаemай тэмам;
- 7) засвоіць ідэі і палажэнні, якія атрымалі развіццё ў наступныя перыяды гісторыі;
- 8) звярнуць увагу на існаванне магчымых супяречнасцяў, памылак, розных поглядаў, ацэнак і г.д. у дадзенай крыніцы і ў параўнанні з іншымі.

Выкарыстанне дакументаў і матэрыялаў падчас заняткаў з'яўляецца абавязковай умовай паўнавартаснага адказу. Праз вывучэнне пропанаваных першакрыніц, а таксама азнямленне і параўнаўчы аналіз асноўнай і дадатковай літаратуры студэнты робяць уласныя высновы па вучэбных пытаннях. З дапамогай дакumentальных крыніц пацвярджаюць і аргументуюць свае выклады ў ходзе вусных адказаў.

Падрыхтоўку да семінарскіх заняткаў трэба пачынаць са складання плана адказу. Пры гэтым рэкамендуецца прытрымлівацца наступнай схемы:

- 1) гістарыграфія і крыніцы па проблеме; 2) прычыны і сутнасць падзеі;
- 3) наступствы і значэнне падзеі; 4) высновы па пытанні. Асобная ўвага пры

гэтым надаецца тэарэтычным, гісторыяграфічным і крыніцазнаўчым аспектам разглядаемай тэмы.

Студэнтам неабходна памятаць, што вуснае паведамленне не з'яўляеца звычайным рэпрадуктаваннем тэксту падручніка. Важным з'яўляеца выпрацоўка ўласнага меркавання і разумення праблемы, што павінна быць пацверджана інфармацыяй крыніц, факталаґічна аргументавана і тэарэтычна аргументавана. Пры падрыхтоўцы рэкамендуецца прадумаць і дадатковыя пытанні па тэме семінара, якія выклікаюць неадназначныя меркаванні, з'яўляюцца спрэчнымі ці падштурхоўваюць да дыскусіі. Дыскусійны харктар семінара павінен стаць адметнасцю кожнага вучэбнага занятку па гісторыі Беларусі.

Асновай высокіх вучэбных вынікаў студэнтаў з'яўляеца падрыхтоўка да семінарскіх заняткаў з выкарыстаннем асноўнай і дадатковай літаратуры, першакрыніц, і сістэматычна работаваць з імі на працягу ўсяго семестра.

Напрыканцы кожнай тэмы ў вучэбна-метадычным комплексе змешчаны заданні для паўтарэння фактычнага матэрыялу, а таксама спіс асноўнай і дадатковай літаратуры.

У канцы выдання ўтрымліваюцца пытанні да паўтарэння па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі».

Вучэбна-метадычны комплекс па гісторыі Беларусі пабудаваны ў адпаведнасці з адукацыйным стандартам і тыповай вучэбнай праграмай «Гісторыя Беларусі» для вышэйшых навучальных установ (зацверджана пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 15 красавіка 2008 г., рэгістрацыйны № ТД-СГ 009/тып.) і з улікам вучэбнага плана МДЛУ.

Першая частка комплекса ўтрымлівае матэрыялы да першага раздзела вучэбнай праграмы «Гісторыя Беларусі». Усяго запланавана выданне трох частак, якія будуць ахопліваць увесь курс.

## ВУЧЭБНА-ТЭМАТИЧНЫ ПЛАН

№ п/п	Назва тэмы	Аўдыторныя гадзіны			Самастойная работа	
		усяго	лекцыі	семінары	КСРС	падрыхтоўка да экзамену
1	Уводзіны ў дысцыпліну	2	2		—	
	<i>Раздел I. Цывілізацыйная спадчына Стараежытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь</i>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	
2	Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100–35 тыс. гадоў да н.э. – VIII ст. н.э.)	4	2	2	2	
3	Раннефеадальныя дзяржавы ўтварэнні на беларускіх землях (IX – першая палова XIII ст.)	4	2	2	2	
4	Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага (другая палова XIII – першая палова XVI ст.)	8	4	4	8	
	<i>Раздел II. Цывілізацыйная спадчына Новага часу і Беларусь</i>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
5	ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай (другая палова XVI – канец XVIII ст.)	8	4	4	8	
6	Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова XIX ст.). Беларусь у перыяд станаўлення буржуазнага грамадства (другая палова XIX – пачатак XX ст.)	8	4	4	8	
	<i>Раздел III. Савецкая мадэль мадэрнізацыі ў гісторыі Беларусі</i>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	
7	Беларусь ва ўмовах рэвалюцыйнага працэсу 1917 г., замежнай інтэрвенцыі і Грамадзянскай вайны (1917–1920)	8	4	2	8	
8	Беларусь у 1920–1930-я гг.	8	6	4	8	
9	Захоўнія Беларусь пад уладай Польшчы (1921–1939)	4	2	2	4	
	<i>Раздел IV. Геапалітычнае становішча Беларусі ў сярэдзіне XX ст.</i>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	
10	Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939–1945)	2	2		6	
11	Беларусь у перыяд спаборніцтва і канфрантацыі дзвюх сацыяльна-палітычных сістэм (другая палова 1940 – канец 1980-х гг.)	6	4	2	6	
	<i>Раздел V. Суверэнная Беларусь ва ўмовах глабалізацыі сусветных працэсаў</i>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	
12	Рэспубліка Беларусь на шляху суверэнітэту і незалежнасці (з 1991 г.)	4	2	2	4	
<b>Усяго</b>		<b>138</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	

## **ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТКАЎ**

### **Семінар 1. Старажытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі (2 гадз.)**

1. Засяленне беларускіх зямель. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі.
2. Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі, яго балцкі і славянскі этапы.
3. Узнікненне Беларусі: розныя падыходы і навуковыя канцэпцыі.

### **Семінар 2. Узнікненне раннефеадальнай дзяржаўнасці на беларускіх землях (2 гадз.)**

1. Прычыны ўтварэння старажытнарускай дзяржаўнасці, праблемы яе існавання ў сучаснай гісторыяграфіі.
2. Полацкае і Турава-Пінскае княству – першыя раннефеадальныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі.
3. Беларускія землі ў перыяд феадальнай разбродленасці. Адносіны Полацкага княства з Кіевам і Ноўгарадам, з крыжакамі і татара-манголамі.
4. Увядзенне хрысціянства. Культура беларускіх зямель у IX–XIII стст.

### **Семінар 3–4. Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага (другая палова XIII – першая палова XVI ст.) (4 гадз.)**

1. Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага: розныя тэарэтычныя падыходы і канцэпцыі.
2. Унутраная і знежняя палітыка ВКЛ у XIV – першай палове XVI ст. Крэўская унія 1385 г.
3. Асаблівасці дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага. Тры Статуты ВКЛ.
4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ у XIV–XVI стст. Аграрная рэформа Жыгімента II Аўгуста 1557 г.
5. Фарміраванне беларускай народнасці. Культура беларускіх зямель у XIV–XVI стст.

# **ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНАЯ СПАДЧЫНА СТАРАЖЫТНАГА СВЕТУ, СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ І БЕЛАРУСЬ**

## **МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫИ ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ**

### **ТЭМА 1. СТАРАЖЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ**

#### **1.1 Засяленне беларускіх зямель. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі**


Гісторыя Беларусі з'яўляецца часткай сусветай гісторыі і не можа разглядацца па-за яе кантекстам. Пачынаючы вывучэнне дадзенага пытання, неабходна звярнуцца да проблемы паходжання чалавека (антрапагенезу), узгадаць, якія існуюць канцэпцыі і падыходы ў гэтым пытанні.



Ці можа сучасная навука адзначана адказаць на пытанне аб узнікненні чалавека на Зямлі?

Перш за ўсё таксама патрэбна адзначыць, на падставе якіх крыніц адбываецца вывучэнне старажытнага перыяду гісторыі? У чым іх асаблівасць? Якую інфармацыю магчыма атрымаць з гэтых крыніц, а якую не? Якія навукі дапамагаюць у даследаванні проблем першабытнай гісторыі Беларусі?

Вывучаючы гісторыю, мы зыходзім з яе перыядызацыі.



Засвойце сутнасць падыходаў да перыядызацыі стараражытнай гісторыі. На чым яны заснаваны і як судносяцца?

Даіндаеўрапейскі перыяд гісторыі Беларусі з'яўляецца самым працяглым па часе.



Вывучэнне дадзенага перыяду пачынаецца з моманту з'яўлення на сучаснай тэрыторыі Беларусі першых людзей і да бронзавага веку. Варта звярнуцца да наступных пытаняў: У якую эпоху пачынаецца засяленне тэрыторыі Беларусі? Адкуль прыйшлі першыя людзі? Як адбывалася іх пранікненне і засяленне беларускіх зямель? Дзе былі знайдзены найбольш старажытныя стаянкі на тэрыторыі Беларусі? Неабходна таксама адзначыць, што ўяўляю сабой першабытны чалавек – палеантрап (неандэрталец), які, магчыма, першым з'явіўся на тэрыторыі Беларусі?

Адной з нявырашаных проблем старажытнай гісторыі з'яўляецца пытанне: чаму неандэрталец вымірае і ўзікае новы від чалавека – неантрап (краманьёнец)? Краманьёнец з'яўляўся ўжо чалавекам сучаснага фізічнага тыпу (*Homo sapiens*, або чалавек разумны).



Ахарактарызуйце ўмовы існавання першабытнага чалавека ў палеаліце. Якімі былі яго прылады працы і формы сацыяльнай арганізацыі першабытнага грамадства? У чым праяўляліся першабытныя рэлігійныя ўяўленні?


З адступленнем апошняга ледавіка адбываюцца істотныя змены ў жыцці чалавека і навакольным асяроддзі. Што стала найбольш харктэрным для перыяду мезаліту і неаліту? Як змены клімату ў мезаліце паўплывалі на жыццё чалавека? Якія вынаходніцтвы адбыліся ў перыяд неаліту? Вызначце сутнасць неалітычнай рэвалюцыі. Якія былі прычыны, што прывялі да неалітычнай рэвалюцыі? У чым значнасць для гісторыі і чалавецтва гэтых змен? Да якіх наступстваў яны прывялі?

Зрабіце абагульняльную выснову па пытанні. Пасправубуйце выказаць сваю думку на шэраг проблем: Ці магчыма вызначыць этнічную прыналежнасць першабытнага насельніцтва ў Беларусі ў палеаліце, мезаліце і большай частцы неаліту? Што мы ведаем аб паходжанні і мове гэтых людзей? Аргументуйце свой адказ.

## 1.2 Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі, яго балцкі і славянскі этапы

Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі пачаўся ў бронзовым веку з моманта з'яўлення на яе тэрыторыі плямён індаеўрапейскага паходжання.


Пачынаючы вывучэнне дадзенага пытання, неабходна азнаёміцца з дакументальнымі крыніцамі па праблеме. Прааналізуць іх інфармацыю. Якія звесткі магчыма атрымаць з першакрыніц старажытнага паходжання? Пытанне аб прарадзіме і паходжанні індаеўрапейцаў на сённяшні дзень з'яўляецца адкрытым у гісторычнай науцы. Вылучаеца шэраг канцепций па гэтай праблеме:



Засвойце змест гэтых канцепций. Паспрабуйце вызначыць іх недахопы. Якая канцепцыя, на Ваш погляд, з'яўляецца найбольш аргументаванай?

Па-рознаму ў навуковай літаратуры асвятляеца пытанне аб прычынах, часе і шляхах міграцыі індаеўрапейцаў. Прааналізуць, што ўяўляла сабой першае «вялікае перасяленне народаў»? Якія фактары абумовілі пачатак міграцыі праіндуеўрапейскага насельніцтва? Якім быў шлях іх руху? Ахарактарызуйце ўзаемадносіны прышлага і мясцовага (аўтахтоннага) неалітычнага насельніцтва.

У рамках індаеўрапейскага перыяду вылучаюцца два этапы.



Якія новаўвядзенні прынеслі з сабой першыя індаеўрапейцы, якія засялілі беларускія тэрыторыі, – балты? Іх з'яўленне ў бронзовым веку стала штуршком для істотных сацыяльна-гаспадарчых змен. Што стала найбольш харктэрным для перыяду бронзы і жалезнага веку?

Новы славянскі этап этнічнай гісторыі Беларусі пачаўся ў раннім сярэднявеччы. Наконт перыяду ўзнікнення славян, ранняга перыяду іх гісторыі погляды навукоўцаў таксама не супадаюць.

Актуальнымі застаюцца пытанні: Калі і адкуль з'явіліся славяне на беларускай зямлі? Дзе іх прарадзіма? Як адбываліся працэсы славянскай міграцыі? Вылучаюць некалькі канцэпцый прарадзімы славян.



Засвойце змест канцэпцый. Вызначце магчымыя недахопы і пасправуйце адказаць, якая з канцэпцый з'яўляецца найбольш навукова аргументаванай?

Вызначце сутнасць і прычыны другога «вялікага перасялення народаў». Якія галоўныя фактары падштурхнулі да міграцыі славянскае насельніцтва? Як адбываўся падзел славян на групы?

Звярніцеся да дакументаў і матэрыялаў па тэме 1. Як апісвалі славян старажытныя аўтары? Якія назвы ўжываліся адносна славянскага насельніцтва? Дзе, па меркаванні візантыйскіх і античных гісторыкаў, расселяліліся славянскія племёны? Таксама адзначце тагачасныя ўяўленні, якія змяшчаюцца ў крыніцах аб славянах, іх традыцыях, звычаях, знешнім выглядзе.

У VI–VII стст. славяне пачынаюць пранікаць у балцкі арэал, а ў VIII–IX стст. адбываецца іх масавае рассяленне на сучаснай тэрыторыі Беларусі. Звярніце ўвагу на шляхі асваення беларускіх земель славянамі. Ахарактарызуйце асаблівасці славяна-балцкага ўзаемадзеяння, у выніку якога ўтвораюцца новыя этнічныя супольнасці, якія згадваюцца ў крыніцах.

Славянскія племёны на тэрыторыі Беларусі

Крывічы-палачане

Дрыгавічы

Радзімічы

Што ўяўлялі сабой крывічы, дрыгавічы і радзімічы, якія расселяліліся на беларускіх тэрыторыях? Якія ёсьць версіі аб паходжанні іх назваў? Адзначце таксама, якія змены адбываюцца ў грамадска-эканамічным жыцці насельніцтва Беларусі ў сувязі з рассяленнем славян? Якія былі рэлігійныя ўяўленні старажытных продкаў беларусаў?

У канцы адказу на пытанне зрабіце абавязковую выснову, харарактарызуючы сутнасць этнічных працэсаў на беларускіх тэрыторыях у індаеўрапейскі перыяд.

### 1.3 Узнікненне Беларусі: розныя падыходы і навуковыя канцэпцыі

Пытанне паходжання беларусаў з'яўляеца адным з найбольш складаных і дыскусійных у гісторыі Беларусі. Яно і на сённяшні дзень не страчвае сваю актуальнасць. Галоўная праблема заключаецца ў tym, як і калі з балцкіх і славянскіх супольнасцей і іншых груп насельніцтва на тэрыторыі Беларусі сфармавалася беларуская народнасць? Прадметам спрэчак сярод навукоўцаў з'яўляеца пытанне: хто такія беларусы і хто быў продкамі беларусаў? Варта разгледзець асноўныя падыходы і версіі адносна праблемы этнагенезу беларусаў.

Неабходна адразу засвоіць сэнс паняццяў *этнас*, *этнонім*, *этнагенез*, *субстрат*, *народнасць* і інш.

Першая прэблема, па якой выказваюцца розныя думкі, гэта : калі беларусы ўжо існавалі як этнас? Якія погляды выказваюць на гэты контаследчыкі праблемы Г. Штыхаў, М. Ермаловіч, М. Ткачоў, В. Сядоў, М. Грынблат і інш.?

Шэраг канцэпцый вылучаецца і па пытанню аб продках беларусаў.

#### Канцэпцыі паходжання беларусаў

- Вялікарусская
- Вялікапольская
- Крывіцкая
- Крывіцка-дрыгавіцка-радзіміцкая
- Балцкая
- Фінская
- Старожытнаруская
- Новая (дыфузійна-эвалюцыйная) канцэпцыя М. Піліпенкі

Засвойце сутнасць гэтих канцэпций і вызначце іх аўтараў. Прааналізуіце кожную канцэпцыю, адзначаючы гістарычны контэкст узнікнення, аргументы, якія пацвярджаюць або абвяргаюць іх. У сучаснай навуцы дадзеная праблема атрымала далейшае развіццё і вывучэнне, калі да даследаванняў далучыліся генетыкі. У сувязі з гэтым дыскусія па праблеме этнагенезу беларусаў працягваеца, і неабходна адзначыць, якія пункты гледжання выказваюцца ў даследаваннях адносна генетычнага аспекту ў станаўленні беларускага этнасу. На падставе аналізу розных канцэпций і дасягненняў навукі пасправуйце вызначыць, які падыход, на Ваш погляд, з'яўляеца найбольш аргументаваным?

У гэтым жа пытані неабходна высветліць паходжанне і значэнне назваў «Белая Русь», «Чорная Русь», «Літва» і «Беларусь». Задача заключаецца ў tym, каб прааналізаваць розныя погляды на этымалогію (паходжанне) гэтих назваў, вызначыць сэнс, які надаецца кожнай з іх, і лакалізаваць тэрытарыяльна, да якіх зямель ужываліся гэтыя найменні.

У канцы зрабіце абагульняльную выснову па пытанні і выкажыце сваю думку па шэрагу праблем:

- Калі можна сцвярджаць аб фармаванні і ўзнікненні беларускага этнасу?
- Якая з канцэпцый паходжання беларусаў з'яўляеца найбольш аргументаванай і несупярэчлівой?
- Калі назва «Беларусь» замацоўваецца за ўсёй сучаснай тэрыторыяй Беларусі, як яна ўзнікла і якія яшчэ існавалі найменні і саманазвы насельніцтва беларускіх зямель, якое іх паходжанне?
- Чаму выкарыстанне назваў *крызвічы, дрыравічы і радзімічы* паступова памяншаецца і хутка яны ўвогуле знікаюць з летапісаў?
- Якія саманазвы прыходзяць на змену ім?

## ДАКУМЕНТЫ І МАТЭРЫЯЛЫ<sup>1</sup>

### ІЗ ТРАКТАТА ОСТГOTСКОГО ИСТОРИКА ИОРДАНА «О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ДЕЯНИЯХ ГОТОВ» (вторая половина VI в.)

*Перевод с латинского*

**От истока р. Вислы на неизмеримых пространствах основалось многолюдное племя венедов.** Хотя названия их изменяются теперь в зависимости от различных племен и местностей, однако главным образом они именуются склавинами и антами.

**Склавины живут от гор. Новиетуна и озера, которое именуется Мурсианским, до Данастра, а на севере до Вислы.** Место городов занимают у них болота и леса. Анты же, храбрейшие из них, **живя на изгибе Понта, простираются от Данастра до Данапра.** Реки эти отстоят друг от друга на много дневных походов.

### ІЗ «ИСТОРИИ ВОЙН ЮСТИНИАНА» ВИЗАНТИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ ПРОКОПИЯ КЕСАРИЙСКОГО (вторая половина VI в.)

*Перевод с греческого*

*Управление, представления славян об окружающем мире*

1. Эти племена, **славяне и анты**, не управляются одним человеком, но издревле **живут в народоправстве [демократии]**, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. Равным образом и во всем остальном, можно сказать, у обоих этих вышеназванных варварских племен вся жизнь и узаконения одинаковы. **Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всем, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды.** Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью или на войне попавшим в опасное положение, то они дают обещания, если спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою душу, и, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. **Они почитают и реки, и нимф, и всяких других демонов, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания.**

**Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они по большей части меняют места жительства.**

---

<sup>1</sup>Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие: в 2 ч. С древнейших времен до 1917 г. / сост. : Я. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К.М. Бондаренко. – Минск : Изд. центр БГУ, 2008. – Ч. 1. – 623 с.

## *Ведение войн, язык и внешний вид славян*

**Вступая в битву, большинство из них идут на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирь же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только штаны, и в таком виде идут на сражение с врагами.**

**У тех и других один и тот же язык, довольно варварский, и по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них не очень белый или золотистый и не совсем черный, но все же они темно-красные.**

## *Образ жизни славян*

**Образ жизни у них, как и у массагетов, грубый, безо всяких удобств, вечно они покрыты грязью, но по существу они неплохие люди и совсем незлобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нравы. И некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. В древности оба эти племени называли спорами («рассеянными»), думаю, потому, что они жили, занимая страну «спораден», «рассеянно», отдельными поселками. Поэтому-то им и земли приходится занимать много. Они живут на большой части берега Истра, по ту сторону реки. Считаю достаточным сказанное об этом народе.**

## *Боевые действия и военное мастерство славян*

Приблизительно в это время **войско славян**, перейдя р. Истр, произвело ужасающее **опустошение всей Иллирии вплоть до Эпидамна, убивая и обращая в рабство всех попадавшихся навстречу, не разбиная пола и возраста и грабя ценности**. Даже многие укрепления, бывшие тут и в прежнее время казавшиеся сильными, славяне смогли взять, т.к. их никто не защищал, и обходили все места, где хотели, производя опустошения. Начальники Иллирии с 15-тысячным войском следовали за ними, но подойти к неприятелям близко они нигде не решились.

Около этого же времени **войско славян**, собравшись не больше чем в 3 000 чел., **перешло через р. Истр**, не встретив ни с чьей стороны противодействия; и затем, без большого труда перейдя р. Гевр, разделилось на две части. В одной части было 1 800 чел., вторая включала всех остальных. Начальники римского войска вступили с этими войсками в открытое сражение, но хотя эти части и были разъединены, однако **римляне были разбиты их внезапным нападением**, и одни из них были убиты, другие в беспорядке бежали, спасаясь от них.

Когда начальники римлян были таким образом прогнаны обоими отрядами варваров, хотя они были намного слабее римлян, то **один из неприятельских отрядов вступил в сражение с Асбадом**. Это был из отряда

телоохранителей императора Юстиниана, зачисленный в состав так называемых кандидатов; он командовал регулярной конницей, которая издавна имела пребывание во фракийской крепости Тзуруле и состояла из многочисленных отличных всадников. **И их без большого труда славяне обратили в бегство и во время этого позорного бегства очень многих убили.** Асбада же в данный момент взяли живым в плен, а потом убили, бросив в горящий костер, предварительно вырезав из кожи на спине этого человека ремни.

После этого они стали безбоязненно грабить все эти местности и во Фракии и в Иллирии, и много крепостей тот и другой отряд славян взял осадой; прежде же славяне никогда не дерзали подходить к стенам или спускаться на равнины [для открытого боя], т.к. эти варвары никогда прежде даже не пробовали проходить по земле римлян. Даже через р. Истр, по-видимому, за все время они перешли только тогда, когда я выше об этом рассказывал.

4. Эти **славяне**, победители Асбада, опустошив подряд всю страну вплоть до моря, **взяли также приступом и приморский город по имени Топер**, хотя в нем стоял военный гарнизон. Этот город был на фракийском побережье, и от Византии отстоит на 12 дней пути. Взяли же они его следующим образом. **Большая часть врагов спряталась перед укреплением в труднопроходимых местах, а немногие, появившись около ворот, которые обращены на восток, беспокоили римлян, бывших на стене.** Римские воины, находившиеся в гарнизоне, вообразив, что врагов не больше, чем сколько они видят, взявшись за оружие, тотчас же вышли против них все. Варвары стали отступать, делая вид для нападающих, что, испуганные ими, они обратились в бегство; римляне же, увлеченные преследованием, оказались далеко впереди укреплений. Тогда поднялись находившиеся в засаде и, оказавшись в тылу у преследующих, отрезали им возможность возвратиться назад в город. И те, которые делали вид, что отступают, повернувшись лицом к римлянам, поставили их между двух огней. **Варвары всех их уничтожили и тогда бросились к стенам.** Городские жители, лишенные поддержки воинов, были в полной беспомощности, но все же стали отражать, насколько они могли в данный момент, нападающих. Прежде всего они лили на штурмующих масло и смолу как только возможно кипящую и всем народом кидали в них камни, но они, правда, не очень долго отражали грозящую им опасность. Но потом варвары, пустив в них тучу стрел, принудили их покинуть стены и, приставив к укреплениям лестницы, силою взяли город. Мужчин до 15 000 они тотчас всех убили и ценности разграбили, детей же и женщин они обратили в рабство. Но сначала они не щадили ни возраста, ни пола, но как этот отряд, так и другие с того момента, как они ворвались в область римлян, они всех, не разбирая лет, убивали, так что вся земля Иллирии и Фракии была покрыта непогребенными телами.

## **ИЗ «СТРАТЕГИКОНА» ПСЕВДО-МАВРИКИЯ (конец VI в.)**

Псевдо-Маврикий – неизвестный византийский автор конца VI – начала VII в. Долгое время авторство без достаточных на то оснований приписывалось византийскому императору Маврикию (582–602). «Стратегикон» – руководство по ведению военных действий или искусство войны. Одно из наиболее ценных ранних свидетельств о нравах и обычаях славян.

*Перевод с греческого*

### *Образ жизни, нравы славян и отношение к иноземцам*

**Племена славян и антов** сходны по своему **образу жизни**, по своим **нравам**, по **своей любви к свободе**; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. **К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково** и, оказывая им знаки своего расположения [при переходе их] с одного места в другое, охраняют их в случае надобности, так что, если бы оказалось, что по нерадению того, кто принимает у себя иноземца, последний потерпел [какой-либо] ущерб, принимавший его раньше начинает войну [против виновного], считая долгом чести отомстить за чужеземца. **Находящихся у них в плену они не держат в рабстве**, как прочие племена, в течение неограниченного времени, но, ограничивая [срок рабства] определенным временем, **предлагают им на выбор**: желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси или остаться там [где они находятся] на положении свободных и друзей?

У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы.

**Скромность их женщин** превышает всякую человеческую природу, так что большинство их **считают смерть своего мужа своей смертью** и добровольно удушают себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь.

**Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними, что и естественно, опасностей.** Необходимые для них вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую.

### *Военное мастерство славян*

**Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в тесинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются [засадами], внезапными атаками, хитростями, и днем и ночью, изобретая много [разнообразных] способов.** Опытны они также и в переправе через реки, превосходя в этом отношении всех людей. **Мужественно выдерживают они пребывание в воде**, так что часто некоторые из числа остающихся дома,

будучи застигнуты внезапным нападением, погружаются в пучину вод. При этом они держат во рту специально изготовленные большие, выдолбленные внутри камыши, доходящие до поверхности воды, а сами, лежа навзничь на дне реки, дышат с помощью их; и это они могут проделывать в течение многих часов, так что совершенно нельзя догадаться об их [присутствии]. А если случится, что камыши бывают видимы снаружи, неопытные люди считают их за растущие в воде, лица же, знакомые [с этой уловкой] и распознающие камыш по его обрезу и [занимаемому им] положению, пронзают камышами глотки [лежащих] или вырывают камыши и тем самым заставляют [лежащих] вынырнуть из воды, так как они уже не в состоянии дольше оставаться в воде.

**Каждый вооружен двумя небольшими копьями**, некоторые имеют также щиты, прочные, но трудно переносимые [с места на место]. Они пользуются также деревянными луками и небольшими стрелами, намоченными особым для стрел ядом, сильнодействующим, если раненый не примет раньше противоядия или [не воспользуется] другими вспомогательными средствами, известными опытным врачам, или тотчас не обрежет кругом место ранения, чтобы яд не распространился по остальной части тела.

Не имея над собой главы и враждуя друг с другом, они не признают военного строя, не способны сражаться в правильной битве, показываться на открытых и ровных местах. Если и случится, что они отважились идти на бой, то они во время его с криком слегка продвигаются вперед все вместе, и если противники не выдержат их крика и дрогнут, то они сильно наступают; в противном случае обращаются в бегство, не спеша померяться с силами неприятелей в рукопашной схватке. Имея большую помощь в лесах, они направляются к ним, так как среди теснин они умеют отлично сражаться. Часто несомую добычу они бросают [как бы] под влиянием замешательства и бегут в леса, а затем, когда наступающие бросаются на добычу, они без труда поднимаются и наносят неприятелю вред. Все это они мастера делать разнообразными придумываемыми ими способами, с целью заманить противника. В сражениях наибольшую опасность для них представляет метание в них стрел и копий, внезапные нападения из засады и набеги, производимые против них отрядами из разных мест, сражение с пехотой, особенно легковооруженной, в местностях открытых и ровных. Поэтому нужно заготовить против них конницу и пехоту, главным образом легко вооруженную, и приготовить большое количество метательного оружия, не только стрел, но и различных видов копий. Надо также по возможности заготовлять материалы для постройки так называемых плавучих мостов, с тем чтобы переход через реки был предварительно обдуман; ведь в их стране много труднопереходимых рек, и по скифскому обычаю одни должны строить мост, а другие их защищать и сражаться. Надо иметь мешки из бычьих и козьих шкур, чтобы во время внезапных нападений на врага или при переходе через реки воины летом переплывали на них. Но нападения на славян следует производить главным образом в зимнее время; тогда деревья стоят обнаженными и за ними нельзя

скрываться с таким удобством, как летом. На снегу тогда остаются заметными следы убегающих; запасов у них мало, сами они, можно сказать, обнаженные, да и реки вследствие сковывающего их льда легко проходимы. Большую часть животных и лишний багаж нужно оставить в своей земле, в хорошо укрепленном месте, с небольшим гарнизоном, назначив над ним начальника. Легкие быстроходные суда надо поставить в нужных местах. Остальную часть конницы надо оставить в своей стране с хорошим начальником как для охраны страны и чтобы не случилось чего-либо с перешедшим на другую сторону войском, если враги, как обычно, устроят против него засаду; а с другой стороны, для распространения слуха, что готовится переход также и в другом месте. Благодаря такому слуху и предусмотрительности вождей каждый [из врагов] будет ждать, что ему придется сражаться за свое и таким образом врагам не представится возможности соединиться и нанести [нашему войску] какой-либо удар. Не нужно, чтобы [наши отряды] держались близко от Дуная для того, чтобы, если враги заметят, что они малочисленны, не стали относиться к ним с презрением, но они не должны быть и очень далеко от реки, чтобы не задержаться, если необходимость призовет их на помощь перешедшему на ту сторону войску; одним словом, они должны держаться от Дуная на расстоянии одного дневного перехода. Перешедшее же войско должно тотчас укрепиться в неприятельской земле и делать переходы по ровным и открытым местам; тотчас же выслать вперед подходящих людей с хорошим начальником, чтобы захватить языка, благодаря чему можно будет узнать о планах врагов. Больше всего надо остерегаться без предварительной разведки переходить, особенно летом, в места трудные и густо заросшие, особенно если тут собрались отряды врагов, прежде чем они не будут прогнаны конницей или пехотой. Если же, несмотря на то, что это место узкое, надо будет сделать переход против врагов, нужно или вырубить и выровнять место ..., или оставить здесь отряд, который мог бы господствовать над этим местом до возвращения [делающего набег] войска для того, чтобы враги внезапно не напали и, сделав засаду, не нанесли поражения во время прохода войску, естественно, обремененному добычей. <...>

## **ЗАДАННІ ДЛЯ ПАЎТАРЭННЯ**

1. Паляванне з дапамогай лука і стрэл стала распаўсюджвацца ў эпоху:  
1) мезаліту;                           3) ранняга жалезнага веку;  
2) бронзавага веку;                   4) неаліту.
  
2. Прымітыўнае земляробства і жывёлагадоўля на тэрыторыі Беларусі з'явіліся:  
1) у эпоху ранняга палеаліту;           3) у эпоху мезаліту;  
2) у эпоху мусцье;                       4) пад канец эпохі неаліту.
  
3. Змена прысвойваючай (спажывецкай) гаспадаркі вытворчай гаспадаркай на тэрыторыі Беларусі адбылася ў эпоху:  
1) мезаліту;                           3) неаліту;  
2) бронзавага веку;                   4) жалезнага веку.
  
4. Першае сталае (аўтахтоннае) насельніцтва на тэрыторыі Беларусі з'явілася ў эпоху:  
1) ранняга палеаліту;                   3) мусцье;  
2) мезаліту;                           4) жалезнага веку.
  
5. Сярэдні каменны век на тэрыторыі Беларусі працягваўся ад:  
1) 35 да 8 тысяч гадоў да н. э.;  
2) 9 да 3 тысяч гадоў да н. э.;  
3) 9 да 5 тысяч гадоў да н. э.;  
4) 5 да 3 тысяч гадоў да н. э.
  
6. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі доўжыўся з:  
1) 8 да 5 тысячагоддзя да н. э.;  
2) 5 да 3 тысячагоддзя да н. э.;  
3) II тыс. да VII ст. да н. э.;  
4) пачатку 1 тысячагоддзя да н. э. да сярэдзіны 1 тыс. н. э.
  
7. Ранні жалезны век пачаўся на тэрыторыі Беларусі ў:  
1) IX–VIII стст. да н. э.;  
2) VII–VI стст. да н. э.;  
3) V–IV стст. да н. э.;  
4) III–II стст. да н. э.
  
8. Патрыярхат прыходзіць на змену матрыярхату ў эпоху:  
1) мезаліту;                           3) бронзавага веку;  
2) неаліту;                           4) жалезнага веку.
  
9. Умацаванае паселішча людзей ранняга жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі называецца:  
1) селішча;                           3) гарадзішча;  
2) горад;                               4) вёска.

10. Від земляробства, які прыйшоў на змену падсечна-агнявому, называеца:

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1) матычным; | 3) лядным;      |
| 2) ворыўным; | 4) трохпольным. |

11. Порыстая маса, што спякалася ў старажытнай домніцы з кавалкаў руды, якую для атрымання якаснага жалеза прагравалі і пракоўвалі, – гэта:

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1) шлак;  | 3) кайло;   |
| 2) крыща; | 4) кварцыт. |

12. Самая старажытная назва славян, што сустракаеца ў пісьмовых крыніцах, – гэта:

- |           |              |
|-----------|--------------|
| 1) анты;  | 3) склавіны; |
| 2) скіфы; | 4) венеды.   |

13. Згодна з летапіснымі звесткамі ў міжрэччы Дняпра і Дзясны па цячэнні р. Сож і яе прытокаў рассяліліся:

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1) славене;   | 3) дрыгавічы; |
| 2) радзімічы; | 4) драўляне.  |

14. Усходнеславянскае племя крывічоў называла сябе «палачане» па:

- |                               |
|-------------------------------|
| 1) тыпу мясцовасці;           |
| 2) назве ракі;                |
| 3) легендарным заснавальніку; |
| 4) назве паселішчаў.          |

15. Плямёны крывічоў фарміраваліся ў вярхоўях рэк:

- |                                   |
|-----------------------------------|
| 1) Днепр, Заходняя Дзвіна, Волга; |
| 2) Днепр, Дзясна, Сула;           |
| 3) Прыпяць, Заходняя Дзвіна;      |
| 4) Нёман, Вісла, Буг.             |

16. Балты – гэта:

- |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) прадстаўнікі германскіх плямёнаў, якія пашыралі свой уплыў у Еўропе;                            |
| 2) аўтахтоннае насельніцтва, якое пражывала на тэрыторыі Беларусі ў час да славянскай каланізацыі; |
| 3) продкі славян;                                                                                  |
| 4) продкі індаеўрапейцаў.                                                                          |

17. У «Аповесці мінульых гадоў» пад 859 г. змешчана:

- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1) першае ўпамінанне Полацка;                                   |
| 2) першае ўпамінанне Турава;                                    |
| 3) першыя летапісныя звесткі пра крывічоў;                      |
| 4) звесткі пра паход кіеўскага князя Алега на землі радзімічаў. |

18. У «Аповесці мінульых гадоў» пад 885 г. змешчаны:

- 1) першыя летапісныя звесткі пра крывічоў;
- 2) першыя летапісныя звесткі пра радзімічаў;
- 3) першая летапісная згадка пра Полацк;
- 4) першая летапісная згадка пра Тураў.

19. Паводле меркавання большасці сучасных вучоных прарадзімай славян было міжрэчча:

- 1) Одры (Одэра) і Віслы;
- 2) Волгі і Акі;
- 3) Прыпяці і Сожа;
- 4) Дняпра і Заходній Дзвіны.

20. Пагоркі, якія славяне насыпалі над магілай, – гэта:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1) капішчы;    | 3) курганы; |
| 2) свяцілішчы; | 4) трызыны. |

21. Назвы рэк Волча, Гайна, Друць, Нача паходзяць з ... моў.

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1) фіна-ўгорскіх; | 3) славянскіх; |
| 2) балцкіх;       | 4) цюркскіх.   |

22. З развіццём жывёлагадоўлі было звязана з'яўленне язычніцкага культа бога (багоў):

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1) Валоса; | 3) Цёці;    |
| 2) Хорса;  | 4) Сварога. |

23. Сукупнасць уяўленняў пра звышнатуральную роднасць паміж групай людзей (родам) і пэўнымі відамі жывёл, раслін – гэта:

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1) анімізм;  | 3) магія;    |
| 2) фетышызм; | 4) татэмізм. |

24. Вера чалавека ў існаванне душ і духаў у жывой і нежывой прыродзе – гэта:

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1) анімізм;  | 3) магія;    |
| 2) фетышызм; | 4) татэмізм. |

25. Новы каляндарны год у старажытнасці ва ўсходніх славян пачынаўся са свята:

- |           |               |
|-----------|---------------|
| 1) Спаса; | 3) Узвіжання; |
| 2) Каляд; | 4) Вялікадня. |

26. Вярхоўным богам ва ўсходніх славян у VI–X стст. быў:

- |            |            |
|------------|------------|
| 1) Вялес;  | 3) Пярун;  |
| 2) Дажбог; | 4) Сварог. |

27. Бог неба ў старажытных усходніх славян у VI–X стст. – гэта:

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1) Дажбог; | 3) Стрыбог; |
| 2) Сварог; | 4) Хорс.    |

28. Вызначце правільную паслядоўнасць:

- А) стаянка каля в. Бердыж;  
Б) гарадзішча каля в. Мілаград;  
В) гарадзішча каля в. Чаплін;  
Г) Банцараўскае гарадзішча.  
1) АБВГ; 2) БАВГ; 3) АБГВ; 4) БВАГ.

29. Вызначце правільную паслядоўнасць засялення Беларусі:

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| А) неандэрталцы; | Б) балты;   |
| Б) краманьёнцы;  | Г) славяне. |
- 1) АБВГ; 2) БАВГ; 3) АБГВ; 4) БВГА.

30. Вызначце правільную паслядоўнасць:

- А) засяленне тэрыторыі Беларусі плямёна мі шнуравай керамікі;  
Б) засяленне тэрыторыі Беларусі балцкімі плямёна мі;  
В) засяленне тэрыторыі Беларусі славянскімі плямёна мі;  
Г) даіндаеўрапейскае насельніцтва Беларусі.  
1) АБВГ; 2) ГАБВ; 3) АБГВ; 4) БАВГ.

31. Вызначце правільную паслядоўнасць:

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| А) мусцы;   | Б) верхні палеаліт; |
| Б) мезаліт; | Г) жалезны век.     |
- 1) АБВГ; 2) ГВБА; 3) АВБГ; 4) АБГВ.

32. Вызначце правільную паслядоўнасць:

- А) старажытныя прылады працы, знайденыя каля в. Падлужжа;  
Б) Банцараўскае гарадзішча;  
В) стаянка каля в. Юравічы;  
Г) гарадзішча каля в. Малышкі.  
1) АВБГ; 2) АВГБ; 3) АБГВ; 4) ВАГБ.

33. Суаднясіце элементы двух мностваў:

- 1) палеаліт;  
2) мезаліт;  
3) неаліт;  
4) бронзавы век.

- А) збіральніцтва і паляванне на буйных жывёл – асноўныя крыніцы існавання людзей;  
Б) паўсюднае распаўсюджанне жывёлагадоўлі і матычнага земляробства;

- В) утварэнне першага сталага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі;  
Г) з'яўленне прымітыўнага земляробства і жывёлагадоўлі;  
Е) паўсюднае будаўніцтва гарадзішчаў.  
1) 1А2В3Б4Г;      2) 1А2В3Г4Б;      3) 1Б2Г3А4Е;      4) 1Б2Г3Е4А.

34. Асноўным тыпам паселішча ў Беларусі ў жалезным веку было...

35. Месца пасялення першабытнага чалавека называецца...

36. Абшчына, для якой характэрна, з аднаго боку, калектыўнае валоданне зямлёй, пашамі, лясамі і вадаёмамі, а з другога – прыватнае сямейнае землекарыстанне, прыватная ўласнасць на прылады працы і на вынікі працы сям'і, – гэта...

37. Дапаможная гісторычная дысцыпліна, якая займаецца даследаваннем старажытных надпісаў, – ...

38. Абрады, таямнічыя дзеянні, заклінанні з мэтай упłyваць на істоты, предметы і з'явы навакольнага свету – гэта...

39. Вызначце правільную паслядоўнасць:

- А) з'яўленне лука і стрэл;  
Б) пераход да вытворчай гаспадаркі;  
В) першыя металічныя вырабы;  
Г) вынаходніцтва керамікі.

40. Суаднясіце элементы двух мностваў:

- 1) палеаліт;                  3) неаліт;  
2) мезаліт;                  4) бронзавы век.

- А) уznікненне керамічнай вытворчасці;  
Б) паляванне на буйных жывёл і збіральніцтва – асноўныя крыніцы існавання людзей;  
В) паўсюднае распаўсюджанне матычнага земляробства;  
Г) паўсюднае распаўсюджанне ворыўнага земляробства;  
Е) прыручэнне чалавекам сабакі.

## ЛІТАРАТУРА

1. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000. – Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. – 351 с.
2. Гісторыя Беларусі : вучэб. дапам : у 2 ч. / Я.К. Новік, Г.С. Марцуль, І.Л. Качалаў [і інш.] ; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Універсітэтскае, 2000. – Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. – 416 с.
3. Гісторыя Беларусі ў кантэксле ёўрапейскай цывілізацыі : дапам. / пад рэд. Л.В. Лойкі ; Рэсп. ін-т выш. шк. БДУ. – Мінск : ТАА «ЦПР», 2003. – 347 с.
4. *Ковкель, И.И.* История Беларуси: с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – Минск : Аверсэв, 2008. – 621 с.
5. *Новік, Я.К.* Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2010 г. : вучэб. дапам. для студ. устаноў, якія забяспеч. атрыманне вышэйшай адукацыі / Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік ; пад рэд. Я.К. Новіка. – 3-е выд., папр. – Мінск : Вышэйшая школа, 2011. – 512 с.
6. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал. : М.П. Касцюк [і інш.]; АН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 327 с.
7. *Пилипенко, М.* Возникновение Белоруссии: новая концепция / М. Пилипенко. – Минск : Беларусь, 1991. – 142 с.
8. *Трешенок, Я.И.* История Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. / Я.И. Трешенок. – Могилев, 2005. – 294 с.
9. *Чигринов, П.Г.* Очерки истории Беларуси : учеб. пособие / П.Г. Чигринов. – Минск, 2007. – 670 с.
10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993–2003.

### *Дадатковая літаратура*

1. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў / рэдкал. : А.П. Вайтовіч [і інш. ]. – Мінск, 2000. – 429 с.
2. *Гринблат, М.* Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории / М. Гринблат. – Минск, 1968. – 287 с.
3. Гісторыя Беларусі : курс лекцый / рэдкал. : П.І. Брыгадзін [і інш.]; Гродз. дзярж. ун-т імя Я. Купалы, Бел. дзярж. ун-т. – Мінск : РІВІШ БДУ, 2000. – Ч. 1. – 655 с.
4. *Доўнар-Запольскі, М.* Гісторыя Беларусі / М. Доўнар-Запольскі; Беларус. энцыкл. нац. арх. Рэсп. Беларусь; пер. з рус. мовы Т.М. Бутэвіч [і інш.] ; рэд. Я.І. Баравоўскі [і інш.]. – Мінск : БелЭН, 1994. – 309 с.
5. *Загорульский, Э.* Начало формирования населения Белоруссии: Дославянский период / Э.М. Загорульский. – Минск, 1996. – 45 с.
6. *Сагановіч, Г.* Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя / Г. Сагановіч. – Мінск, 2001. – 411 с.

# МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ

## ТЭМА 2. УЗНІКНЕННЕ РАННЕФЕАДАЛЬНАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ

### 2.1 Прычыны ўтварэння старажытнарускай дзяржаўнасці, праблемы яе існавання ў сучаснай гісторыяграфіі

Старажытнаруская дзяржава (Кіеўская Русь) – тэрмін, які ў сучаснай гісторыяграфіі выкарыстоўваецца для азначэння дзяржавы ўсходніх славян, якая праіснавала да XII ст. У гісторычнай навуцы адсутнічае аддзінства поглядаў па пытаннях прычын узнікнення Кіеўскай Русі, ролі і месцы варагаў у яе фармаванні і ўзнікненні старажытнарускай народнасці, ролі і месцы балтаў, фіна-уграў, цюркскіх і іранскіх народаў у этнічных працэсах на тэрыторыі Усходняй Еўропы, паходжанні самой назвы *Rusь* і яе значэння.

Акрамя таго, шэраг даследчыкаў, як, напрыклад, прафесар Г. Штыхаў, увогуле адмаўляюць існаванне такой дзяржавы, называючы яе выдумкай вучоных.

Для грунтоўнага вывучэння пытання і пошуку адказу на комплекс адзначаных праблем у першую чаргу патрэбна пазнаёміцца з інфармацыяй дакументаў і матэрыялаў па тэме 2. На падставе аналізу дакументаў паспрабуйце вызначыць: Якія звесткі ўтрымліваюцца ў крыніцах адносна ўзнікнення і існавання Кіеўскай Русі? Якія тэрыторыі ўваходзілі ў яе склад? Як складваліся адносіны паміж рознымі рэгіёнамі гэтай дзяржавы?

Такім чынам, разглядаючы дадзенае пытанне, неабходна вызначыць групы ўнутраных і зневінных прычын утварэння Старажытнарускай дзяржавы.

Прычыны ўтварэння Старажытнарускай дзяржавы – Кіеўской Русі

Палітычныя	Эканамічныя	Знешнепалітычныя
------------	-------------	------------------

Па праблеме ўзнікнення гэтай дзяржавы існуюць два асноўныя падыходы.

Тэорыі ўтварэння Кіеўской Русі

Нарманская тэорыя	Антынарманская тэорыя (славянская)
-------------------	---------------------------------------

Першая тэорыя пабудавана на падставе «Аповесці мінульых гадоў» і шматлікіх заходнегурапейскіх і візантыйскіх крыніц і, згодна з ёй, дзяржаўнасць была прынесена звонку варагамі. Другая грунтуецца на канцепцыі немагчымасці прыўнясення дзяржаўнасці звонку, на ідэі ўзнікнення дзяржавы як этапа ўнутранага развіцця грамадства.

Засвойце сутнасць гэтых канцепцый, вызначце гісторычны контэкст іх узнікнення і аўтараў. Які погляд дамінуе ў сучаснай гісторычнай навуцы па гэтай праблеме? А таксама па пытаннях: ці з'яўляўся Рурык рэальнай

гістарычнай асобай? Якое паходжанне летапісных варагаў і звязаны з імі этнонім, а таксама назва дзяржавы Русь?

Прааналізуце погляды гісторыкаў, якія адмаўляюць існаванне Старажытнарускай дзяржавы, якія аргументы яны прыводзяць? Ці магчыма пагадзіцца з такім пунктам гледжання? Аргументуйце сваю думку.

У канцы адказу на пытанне зрабіце абагульняльную выснову і выкажыце ўласнае меркаванне адносна галоўных праблем: Ці існавала Старажытнаруская дзяржава і што яна сабой уяўляла? Якія тэрыторыі ўваходзілі ў яе склад? Хто адыграў галоўную ролю ў яе ўзнікненні? Якое паходжанне і значэнне мае назва «Русь»?

## 2.2 Полацкае і Турава-Пінскае княства – першыя раннефеадальныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі

Першымі раннефеадальнымі дзяржавамі, якія ўзніклі на сучаснай тэрыторыі Беларусі, з'яўляліся Полацкае і Туравскае княства.

Пачынаючы вывучэнне пытання, неабходна азнаёміцца з дакументамі і матэрыяламі па тэме 2. Якую інфармацыю адносна вытокаў дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі ўтрымліваюць летапісныя паведамленні? Што вядома з летапісаў аб палітычнай арганізацыі першых княстваў на тэрыторыі Беларусі, узаемаадносін з суседзямі, сацыяльна-эканамічным і культурным жыццем?



На мяжы VIII–IX стст. вакол Полацка пачало фармавацца аб'яднанне крывічоў, якое ў далейшым ператварылася ў самастойную тэрытарыяльную, палітычную і эканамічную адзінку.

На падставе аналізу інфармацыі крыніц, навуковай і вучэбнай літаратуры асвятліце працэсы фармавання дзяржаўнасці на Полацкай зямлі, яе межы, пакажыце фактары, якія спрыялі станаўленню дзяржаўнасці. Асобна неабходна разгледзець узаемаадносіны Полацка з іншымі ўсходнеўрапейскімі цэнтрамі – Кіевам і Ноўгарадам. Таксама вызначыце становішча Полацкай зямлі ў кантэксле фармавання Старажытнарускай дзяржавы.

Што вядома аб першым полацкім князі, які згадваецца ў летапісах, – Рагвалодзе? Чым вызначылася княжанне Ізяслава і Брачыслава? Чаму можна сцвярджаць, што пры Усяславе Полацкае княства дасягнула найбольшай магутнасці? Вызначце асаблівасці дзяржаўна-прававога ладу Полацкай зямлі.

Другім буйным раннефеадальным княствам-дзяржавай на тэрыторыі Беларусі было Туравскае княства, якое ўтварылася ў арэале расселення дрыгавічоў у IX–X стст.

Прааналізуіце станаўленне Тураўскага княства, вызначце яго межы і ўзаемадачыненні з Кіевам. Ахарактарызуіце асаблівасці грамадска-палітычнага ладу Турава. Звярніце асаблівую ўвагу на замацаванне ў княстве самастойнай княжацкай дынастыі і выхад з падпарадковання Кіева.

Узгадайце, якія яшчэ існавалі княствы на беларускіх землях Панямоння і Заходняга Буга.

Вызначце галоўныя рысы сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель. Ахарактарызуіце асаблівасці складвання раннефеадальных адносін і існавання шматукладнага грамадства, узнікнення і росту гарадоў.

Шматукладнасць грамадства		
Першабытнаабшчынны ўклад	Рабаўладальніцкі ўклад	Феадальны ўклад

Зрабіце абагульняльную выснову па пытанні, звяртаючы асаблівую ўвагу на прычыны ўзнікнення першых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі Беларусі і іх адносіны з суседзямі ў кантэксле праблемы існавання Кіеўскай Русі.

### 2.3 Беларускія землі ў перыяд феадальнай раздробленасці. Адносіны Полацкага княства з Кіевам і Ноўгарадам, з крыжакамі і татара-манголамі

У пачатку XII ст. на ўсходнеславянскіх землях пачынаецца перыяд феадальнай раздробленасці. На беларускіх землях на асобныя ўдзельныя княствы распадаюцца Полацкая і Турава-Пінская землі.


Пры вывучэнні пытання ў першую чаргу звярніце ўвагу на прычыны, якія прывялі да феадальнай раздробленасці.

Прычыны феадальнай раздробленасці			
Адсутнасць трывалых эканамічных сувязей	Узнікненне буйнога феадальнага землеўладання	Узнікненне і рост гарадоў	Прызначэнне князем сыноў у якасці намеснікаў. Рост вотчыннага землеўладання

Калі пачынаецца драбленне Полаччыны на ўдзелы? З чым гэта звязана? Параўнайце працэсы выдзялення асобных самастойных княстваў у Полацкім і Турава-Пінскім княствах, Кіеўскай Русі. Прааналізуіце працэсы, якія адбываліся ў былых Полацкім і Турава-Пінскім княствах, спробы ўзвышэння Мінска. Вызначце асаблівасці ўзаемадачыненняў раздробленых княстваў Беларусі з Кіевам.

Ахарактарызуіце працэсы драблення на тэрыторыях беларускага Панямоння, Пасожжа і Берасцейскай зямлі.

На падставе аналізу гісторычнага матэрыялу пакажыце, якія былі станоўчыя і адмоўныя вынікі феадальнай раздробленасці.



У сучаснай гісторычнай літаратуры выказваюцца розныя погляды па пытаннях феадальнай раздробленасці. Азначаецца, што гэтая з'ява была заканамерным і прагрэсіўным перыядам гісторычнага развіцця. Ці згодны Вы з такой думкай? Аргументуйце свой адказ.

Напрыканцы XII ст. на заходзе полацкіх уладанняў замацоўваюцца крыжакі, якія ўжо ў XIII ст. сталі адным з найважнейшых фактараў палітычнага жыцця ва Усходняй Еўропе. Зневяданне пагроза стала цывілізацыйным выклікам для старажытных княстваў. Адзначце, якім чынам нямецкія рыцары апынуліся ў Прыбалтыцы і якія мэты яны ставілі? Чаму яны ўяўлялі значную пагрозу для Полаччыны? Прааналізуйце, як складваліся адносіны княстваў на беларускіх землях з крыжакамі? Якім чынам княствы Усходняй Еўропы спрабавалі супрацьстаяць агресіі?

У час, калі немцы ўмацоўваліся на Балтыйскім узбярэжжы, з мангольскіх стэпаў на Усходнюю Еўропу рухалася арда Чынгісідаў. Якія ёсць звесткі аб сутыкненнях беларускіх княстваў з мангола-татарамі? Што паслужыла прычынай таго, што падчас мангола-татарскага нападу Беларусь была абмінутая імі?

Паразважайце, чаму старажытнарускія княствы аказалі большы супраціў палітычнаму і культурнаму ўздзеянню з Захаду, чым з Усходу? Вельмі хутка рускія землі сталі ўлусам татарскага хана, а мясцовыя князі павінны былі атрымліваць ханскія ярлыкі на княжанне. Чаму рускія княствы і праваслаўная царква так хутка прызналі ўладу Залатой Арды? Як паўплывала татарскае заваяванне на палітычнае, эканамічнае і культурнае развіццё Русі? У чым была асаблівасць становішча беларускіх зямель у гэтым кантэксле?

Зрабіце абагульняющую выснову па пытанню і пасправуйце выказаць сваю думку на ключавыя праблемы: прычыны, вынікі і значэнне феадальнай

раздробленасці, узаемаадносіны беларускіх княстваў з суседзямі і роля супрацьстаяння знешній агрэсіі як кансалідуючы фактар на беларускіх землях.

## 2.4. Увядзенне хрысціянства. Культура беларускіх зямель у IX–XIII стст.

Пачынаючы вывучэнне пытання, неабходна азнаёміцца з дакументамі і матэрыяламі па тэме 2. Якія звесткі ўтрымліваюцца ў крыніцах адносна рэлігійнага і культурнага развіцця беларускіх зямель?

Аб высокім узроўні сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця ўсходніх славян, якія жылі на тэрыторыі Беларусі, сведчыць «Аповесць мінуйлых гадоў». У ёй адзначаецца, што шмат гарадоў на беларускіх землях мелі значныя дасягненні як у матэрыяльнай, так і духоўнай культуры. Візантыйскія і арабскія аўтары таксама адзначалі высокі ўзровень культуры ўсходніх славян.

Значную ролю ў культурным жыцці насельніцтва адигрываала хрысціянства. Але хрысціянскай рэлігіі папярэднічала язычніцтва. Ахарактарызуйце, што сабой уяўлялі старажытныя язычніцкія ўяўленні?

У летапісе пад 987 г. змешчана паведамленне аб tym, што Уладзімір склікаў баяр і гародскіх старэйшын Кіева і аб'явіў ім аб прыходзе да яго прапаведнікаў рэлігіі ад розных народаў: мусульманскай ад волжскіх булгар, іўдзейскай ад хазар, каталіцкай ад немцаў і праваслаўнай ад візантыйцаў. Кожны з пропаведнікаў хваліў сваю веру і няславіў іншыя, спрабаваў з сваіх пазіцый растлумачыць паходжанне свету, прыроду ўсяго існуючага і таго, што будзе пасля смерці. У выніку іслам, іўдаізм і каталіцтва былі адкінуты, а праваслаўныя варыянты хрысціянства быў прыняты як дзяржаўная рэлігія.

Хрысціянства пачынае пранікаць на ўсходнеўрапейскія землі яшчэ ў IX ст. Афіцыйнай датай хрышчэння Русі лічыцца 988 г., калі Уладзімір Святаславіч хрысціўся сам і загадаў хрысціць падуладнае насельніцтва. На падставе аналізу гістарычных звестак вызначце, чаму Уладзімір вырашыў пропаведнікам падобную рэлігійную рэформу і прыняць новую веру, як новая рэлігія павінна была ўзмацніць дзяржаўнасць? Як Вы лічыце, чаму ва ўмовах сітуацыі цывілізацыйнай альтэрнатывы, стаяўшай перад Старажытнарускай дзяржавай, былі адкінуты іслам і іўдаізм? Чаму быў прыняты менавіта праваслаўны накірунак хрысціянства? Як адбывалася далейшае распаўсюджванне новай рэлігіі на землях Кіеўскай Русі і Беларусі? Як складваліся адносіны хрысціянства і язычніцтва на беларускіх землях? Падумайце, якое значэнне мела прыняцце хрысціянства для гісторыі Беларусі? Паразважайце, як, на Ваш погляд, складвалася б развіццё дзяржаўнасці, грамадства і культуры ў выпадку прыняцця іншых рэлігій?

### Значэнне прыняцця хрысціянства

- Хрысціянская рэлігія спрыяла ўмацаванню больш развітых грамадскіх адносін
- Дапамагала пераадолець перажыткі племянной адасобленасці
- Садзенічала ўздыму культуры, пісьменнасці
- Спрыяла ўмацаванню міжнародных сувязей з іншымі дзяржавамі
- У той жа час садзейнічала знішчэнню дахрысціянской культуры
- Пачынаюцца "рэлігійныя войны" – узброенныя канфлікты, якія мелі рэлігійную афарбоўку

У цэлым увядзенне хрысціянства садзейнічала развіццю культуры. Прааналізуіце, як гэта падзея адбілася ў манументальнай архітэктуры, распаўсюджванні асветы і пашырэнні пісьменнасці? Адзначце найбольш вядомыя помнікі дойлідства, творы выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва гэтага перыяду. Раскажыце аб знакамітых дзеячах царквы і культуры на Беларусі.

У канцы адказа на пытанне зрабіце абагульняльную выснову, характарызуючы сутнасць і асаблівасці рэлігійнага жыцця і развіцця культуры Беларусі ў IX–XIII стст.

# ДАКУМЕНТЫ І МАТЭРЫЯЛЫ

## ІЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

*О расселении и обычаях славян*

<...> Тако же и ти словене пришедшe и седоша по Днепру и нарекошася поляне, а друзии древляне, зане седоша в лесех; а друзии седоша межю Припетью и Двиною и нарекошася дреговичи; ини седоша на Двине и нарекошася полочане<sup>2</sup>, речьки ради, яже втечеть в Двину, именем Полота, от сея прозвашася полочане. Словени же седоша около езера Илмеря, и прозвашася своим именем, и сделаша град и нарекоша и Новъгород. А друзии седоша по Десне, и по Семи<sup>3</sup>, по Суле<sup>4</sup>, и нарекошася север. И тако разидеся словенъский язык, тем же и грамота прозвася словенъская. <...>

<...> И по сих братыи держати почаша род их княженье в полях, а в деревлях<sup>5</sup> свое, а дреговичи свое, а словени свое в Новегороде, а другое на Полоте, иже полочане. От них же кривичи, иже седять на верх Волги, и на верх Двины и на верх Днепра, их же град есть Смоленск; туде бо седять кривичи. Таже север от них. На Белеозере седять весь, а на Ростовъском озере меря, а на Клещине озере<sup>6</sup> меря же. А по Оце реце, где втечеть в Волгу, мурома язык свой, и черемиси свой язык, моръдва свой язык. Се бо токмо словенеск язык в Руси: поляне, деревляне, ноугородьци, полочане, дреговичи<sup>7</sup>, север, бужане, зане седоша по Бугу, послеже же вельняне. А се суть ини языци, иже дань даютъ Руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, моръдва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, норома<sup>8</sup>, либъ: си суть свой язык имуще, от колена Афетова, иже живуть в странах полунощных. <...>

<...> Имяху бо обычай свои, и закон отецъ своих и преданья, кождо свой нрав. Поляне бо своих отецъ обычай имуть кроток и тих, и стыденье к снохам своим и к сестрам, к матерем и к родителем своим, к свекровей и к деверем велико стыденье имеху, брачный обычай имяху: не хожаше зять по невесту, но приводяху вечер, а завѣтра приношаху по ней что вдадуче. А древляне живяху звериньским образом, живуще скотъски: убиваху друг друга, ядяху вся нечисто, и брака у них не бываше, но умыкиваху у воды девиця. И радимичи, и вятичи, и север один обычай имяху: живяху в лесе, яко же и всякий зверь, ядуще все нечисто, и срамословье в них пред отьци и пред снохами, и браци не бываху в них, но игрища межю селы, схожахуся на

<sup>2</sup> Полочане – племя, жившее по Западной Двине.

<sup>3</sup> Семь – Сейм, левый приток Десны.

<sup>4</sup> Сула – левый приток Днепра.

<sup>5</sup> Древляне жили в районе Украинского Полесья (к югу от реки Припяти), по ее притокам; их главным городом в Х в. считался Искоростень (поблизости от города Овруч).

<sup>6</sup> Клещино озеро – Плещееве или Переяславское озеро, на берегу которого стоит город Переяславль-Залесский.

<sup>7</sup> Дреговичи (от дрягва – болото) – древнеславянское племя, жившее между Припятью и Западной Двиной.

<sup>8</sup> Нельзя сказать вполне определенно, что подразумевал летописец под названием норома. Возможно, так называлось какое-нибудь племя, обитавшее по берегам реки Нарвы, являющейся протоком из Чудского озера в Финский залив. На это указывает то, что норома поставлена рядом с другими прибалтийскими народами.

игрища, на плясанье и на вся бесовьская песни, и туумыкаху жены себе, с нею же кто съвещащеся; **имяху же по две и по три жены**. И аще кто умряше, **творяху тризну над ним**, и по семь творяху кладу велику, и възложахут и на кладу, мертвца сожъжаху, и посемь собравше кости вложаху в судину малу, и поставляху на столпе на путех, еже творять вятичи и ныне. **Си же творяху обычая кривичи и прочий поганий, не ведуще закона божия, но творяще сами себе закон.** <...>

### *О взаимоотношениях славян с варягами и призвании Рюрика*

<...> В лето 6367 [859]. **Имаху дань варязи из заморья** на чюди и на словенех, на мери и на всех **кривичех**. А козари имаху на полянех, и на северех, и на вятичех, имаху по беле и веверице от дыма. <...>

<...> В лето 6370 [862]. **Изъгнаша варяги за море, и не даша им дани, и почаша сами в себе володети, и не бе в них правды, и въста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся.** И реша сами в себе: «**Поищем себе князя, иже бы володел нами и судил по праву**». И идоша за море к варягом, к руси. **Сице бо ся зваху тъи варязи русь**, яко се друзии зовутся свие, друзьяи же урмане, анъгляне, друзьяи гъте, тако и си. Реша русь, чюдь, словени, и кривичи и вси: «**Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нет. Да пойдете княжить и володети нами**». И изъбравшася 3 братья с роды своими, пояша по себе всю русь, и придоша; старейший, **Рюрик**, седе **Новегороде**, а другой, **Синеус**, на **Белеозере**, а третий **Изборьсте**, **Трувор**<sup>9</sup>. И от тех варяг прозвася **Руская земля**, новгородьци, ти суть людьи ноугородьци от рода варяжьска, прежде бо беша словени. По двою же лету Синеус умре и брат его Трувор. И **прия власть Рюрик, и раздая мужем своим грады, овому Полотеск**<sup>10</sup>, овому Ростов, другому Белоозеро. И по тем городом суть находници варязи, а первии наследници в Новегороде словене, в **Полотьски кривичи**, в Ростове меря, в Белеозере весь, в Муроме мурома; и теми всеми обладаше Рюрик. И бяста у него 2 мужа, не племени его, но боярина, и та испросистася ко Царюгороду с родом своим. И поидоста по Днепру, и идуче мимо и узреста на горе градок. И упрошаста и реста: «Чий се градок?» Они же реша: «Была суть 3 братья, Кий, Щек, Хорив, иже сделаша градоко съ, и изгибоша, и мы седим род их платяче дань козаром». Аскольд же и Дир остаста в граде семье, и многи варяги съвокуписта, и начаста владети польскою землею, Рюрику же княжащу в Новегороде. <...>

<sup>9</sup> Здесь начинается вошедшая в текст летописи легенда о призвании варягов. Эта легенда, как известно, породила большую историческую литературу, в которой дискутировался вопрос о значении варяжского элемента в создании древнерусского государства.

<sup>10</sup> Полотеск – Полоцк.

## *О сватовстве к Рагнеде и захвате Полоцка Владимиром*

<...> В лето 6488 [980]. Приде Володимир с варяги Ноугороду, и рече посадником Ярополчим: «Идете к брату моему и рцете ему: «Володимер ти идеть на тя, пристраивайся противу биться». И седе в Новегороде.

**И послы ко Рогъволоду Полотьску, глаголя: «Хочю пояти дщерь твою себе жене».** Он же рече дщери своей: «Хочеши ли за Володимера?» Она же рече: «Не хочу розути робичича<sup>11</sup>, но Ярополка хочу». Бе бо Рогъволод пришел и-заморья имяше власть свою в Полотьске, а туры Турове, от него же и туровци прозвашася. И придоша отроци Володимерови, и поведаша ему всю речь Рогънедину, дщери Рогъволоже, князя полотьского. Володимер же собра вой многи, варяги и словени, чудь и кривичи, и поиде на Рогъволода. В се же время хотячу Рогънедь вести за Ярополка. **И приде Володимер на Полотеск, и уби Рогъволода и сына его два, и дъчерь его поя жене.**

**И поиде на Ярополка. И приде Володимер Киеву с вои многи, и не може Ярополк стати противу, и затворися Киеве с людми своими и с Блудом;** и стояше Володимер обрывся на Дорогожичи, межю Дорогожичем и Капичем<sup>4</sup>, и есть ров и до сего дне. Володимер же послы к Блуду, воеводе Ярополчу, с лестью глаголя: «Поприй ми! Аще убью брата своего, имети тя хочу во отца место, и многу честь возьмешь от мене: не яз бо почал братью бити, но он. Аз же того убоявъся придох на нь». И рече Блуд к послом Володимерим: «Аз буду тебе в сердце и в приязньство». О злая лесть человеческа! Якоже Давыд глаголеть: «Ядый хлеб мой възвеличил есть на мя лесть». Се бо лукавъствовавше на князя своего лестью. И паки: «Языки своими лъстяхуся. Суди им, боже, да отпадуть от мыслий своих; по множеству нечестия их изрини а, яко прогневаша тя, господи». И паки той же рече Давыд: «Мужь в крови лъстив не припловить дний своих». Се есть совет зол, иже свещеваются на кровопролитье; то суть неистовии, иже приемше от князя или от господина своего честь ли дары, ти мыслять о главе князя своего на погубленье, горьше суть бесов таковии. Якоже Блуд преда князя своего, и приим от него чти многи, се бо бысть повинен крови той. Се бо Блуд затворися с Ярополком, лъстя ему, слаше к Володимеру часто, веля ему пристряпти к граду бранью, а сам мысля убити Ярополка; гражданы же не бе лъзе убить его. Блуд же не възмог, како бы погубити и, замысли лестью, веля ему ни излазити на брань из града. Рече же Блуд Ярополку: «Кияне слются к Володимеру, глаголюще: Приступай к граду, яко предамы ти Ярополка. Побегни за град». И послуша его Ярополк, и избег пред ним затворися в граде Родьни на усть Реи реки, а Володимер вниде в Киев, и оседе Ярополка в Родне. И бе глад велик в немь, и есть притча и до сего дне: беда аки в Родне. И рече Блуд Ярополку: «Видиши, колько войн у брата твоего? Нама их не переборота. Твори мир с братом своим»; лъстя под ним се рече. И рече Ярополк: «Так буди». И послы Блуд к

<sup>11</sup> Рогнеда называет Владимира робичичем, т. е. сыном рабыни, потому, что мать Владимира – Малуша была как ключница рабыней княгини Ольги. Разувание мужа было частью свадебного обряда и означало покорность жен.

Володимеру, сице глаголя, яко «Сбысться мысль твоя, яко приведу к тебе Ярополка, и пристрой убить и». Володимер же, то слышав, въшед в двор теремный отень, о нем же прежде сказахом, седе ту с вой и с дружиною своею. И рече Блуд Ярополку: «Пойди к брату своему и рьчи ему: что ми ни вдаси, то яз прииму». Пойди же Ярополк, и рече ему Варяжъко: «Не ходи, княже, убить тя; побегни к Печенеги и приведеши вой»; и не послуша его. И приде Ярополк к Володимеру; яко полезе в двери, и подъяста и два варяга мечьми под пазусе. Блуд же затвори двери и не да по нем ити своим. И тако убъен бысть Ярополк. Варяшко же, видев, яко убъен бысть Ярополк, бежа с двора в Печенеги, и много воева Володимера с печенегы, одва приваби и, заходив к нему роте. Володимер же залеже жену братъню грекиню, и бе непраздна, от нея же родися Святополк. От греховънаго бо корени зол плод бываетъ: понеже бе была мати его черницею, а второе, Володимер залеже ю не по браку, прелюбодейчичъ бысть убо. Темь и отецъ его не любяше, бе бо от двою отцю, от Ярополка и от Володимера. <...>

### *Религиозная реформа князя Владимира*

<...> **И нача княжити Володимер в Киеве един, и постави кумиры на холму вне двора теремнаго: Перуна деревяна, а главу его сребрену, а ус злат, и Хъrsa, Дажьбога, и Стрибога и Симарыгла, и Мокошь. И жряху им, наричюще я богы, и привожаху сыны своя и дъщери, и жряху бесом, и оскверняху землю требами своими. И осквернился кровьми земля Руска и холмот. Но преблагий бог не хотя смерти грешником, на том холме ныне церкви стоить, святаго Василья есть, якоже последи скажем. Мы же на преднее възратимся.**

Володимер же посади Добрыну, уя своего, в Новегороде. И пришед Добрына Ноугороду, постави кумира над рекою Волховом, и жряху ему людье ноугородъстии аки богу.

### *О детях князя Владимира*

Бе же Володимер побежен похотью женъскою, и быша ему водимыя: Рогънедь, юже посади на Лыбеди, иде же ныне стоит сельце Предъславино<sup>12</sup>, от нея же **роди 4 сыны: Изеслава, Мъстислава, Ярослава, Всеvolода**, а 2 дщери; от грекине – Святополка; от чехине – Вышеслава; а от другое – Святослава и Мъстислава; а от болгарыни – Бориса и Глеба; а наложыницъ бе у него 300 в Вышегороде, а 300 в Белегороде<sup>13</sup>, а 200 на Берестове в селци, еже зоуть ныне Берестовое. И бе несыть блуда, приводя к себе мужъски жены и девице растьляя. Бе бо женолюбецъ, яко же и Соломан: бе бо, рече, у Соломана

<sup>12</sup> Сельцо Предъславино – возможно, называлось по имени дочери Владимира и Рогнеды – Предславы.

<sup>13</sup> Белгород был расположен на берегу реки Ирпени (правый приток Днепра) недалеко от Киева. Ныне это село Белгородка.

жен 700, а наложницъ 300. Мудр же бе, а наконецъ погибе; се же бе невеголос, а наконецъ обрете спасенье. <...>

### *О выплате дани радимичами Владимиру, о происхождении радимичей*

<...> **В лето 6492 [984]. Иде Володимер на радимичи.** Бе у него воевода Вольчий Хвост, и посла и Володимер перед собою, Вольчья Хвоста; сърете радимичи на реце Пищане, и **победи радимиче Вольчий Хвост.** Темь и Русь корятся радимичем, глаголюще: «Пищанцы вольчья хвоста бегают». **Быша же радимичи от рода ляхов; прешедъше ту ся вселиша, и платять, дань Руси,** повоз везут и до сего дне. <...>

### *О выборе религии и крещении Руси*

**В лето 6495 [987]. Созва Володимер боляры своя и старци градьские<sup>14</sup>, и рече им: «Се приходиша ко мне болгаре, ръкуще: приими закон нашъ. Посемь же приходиша немци, и ти хваляху закон свой. По сих придоша жидове. Се же послеже придоша гръци, хуляще вси законы, свой же хваляще, и много глаголаша, сказающе от начала миру, о бытии всего мира.** Суть же хитро сказающе, и чудно слышати их, любо комуждо слушати их, и другой свет поведають быти: да аще кто, дееть, в нашю веру ступить, то паки, умер, въстанеть, и не умрети ему в веки; аще ли въян закон ступить, то на оном свете в огне горети. Да что ума придаете? Что отвещаете?» И реша бояре и старци: «Веси, княже, яко своего никто же не хулить, но хвалить. Аще хощеши испытати гораздо, то имаши у собе мужи: послав испытай когождо их службу, и кто како служить богу». И бысть люба речь князю и всем людем; избраша мужи добры и смыслены, числом 10, и реша им: «Идете первое в болгары и испытайте веру их». Они же идоша, и пришедшe видеша скверньная дела и кланянье в ропати; придоша в землю свою. И рече им Володимер: «Идете паки в немци, съглядайте такоже, и оттуде идете в греки». Они же придоша в немци, и съглядавши церковную службу их, придоша Царюгороду, и внидоша ко царю. Царь же испыта, коя ради вины придоша. Они же споведаша ему вся бывшая. Се слышав царь, рад быв, и честь велику створи им в той же день. Наутрия посла к патреарху, глаголя сице: «Придоша Русь, пытающе веры нашея, да пристрой церковь и крилос, и сам причинися в святительския ризы, да видять славу бога нашего». Си слышав патреарх, повеле созвати крилос, по обычаю створиша праздник, и кадила вожьгоша, пенья и лики съставиша. И иде с ними в церковь, и поставиша я на пространьне месте, показающе красоту церковную, пенья и службы архиерейски, престоянье дьякон, сказающе им служенье бога своего. Они же во изуменъ бывше, удивившеся, похвалиша службу их. И призваша я царя Василий и Костянтин, реста им: «Идете в землю вашю», и отпустиша я с дары велики и с честью. Они же придоша в землю свою. И созва князь боляры своя и старца, рече

<sup>14</sup> Старцы градские – литературный термин, употреблявшийся в некоторых летописях и житии.

Володимер: «Се придоша послании нами мужи, да слышим от них бывшее» и рече: «Скажите пред дружиною». Они же реша яко: «Ходихом в болгары, смотрихом, како ся покланяют в храме, рекше в ропати<sup>15</sup>», стояще бес пояса; поклонився сядеть, и глядить семо и онамо, яко бешен, и несть веселья в них, но печаль и смрад велик. Несть добр закон их. И придохом в Немци, и видехом в храмех многи службы творяща, а красоты не видехом никоєаже. **И придохом же в Греки, и ведоша ны, идже служать богу своему, и не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такого вида ли красоты такоя, и не доумеем бо сказать; токмо то вемы, яко онъде бог с человеки пребывает, и есть служба их паче всех стран. Мы убо не можем забыта красоты тоя, всяк бо человек, аще вкусить сладка, последи горести не принимаеть, тако и мы не имам еде быти».** Отвещавше же боляре рекоша: «Аще бы лих закон греческий, то не бы баба твоя прияла, Ольга, яже бе мудрейши всех человек». Отвещав же Володимер рече: «Где крещенье примем?» Они же рекоша: «Где ти любо». И минувшю лету в лето 6496 [988], где Володимер с вой на Корсунь, град греческий, и затвориша корсуняне в граде. И ста Володимер об он пол города в лимени, дали града стрелище<sup>16</sup> едино, и боряхуся крепко из града. Володимер же обстоя град. Изнемогаху в граде людье, и рече Володимер к гражаном: «Аиде ся не вдасте, имам стояти и за 3 лета». Они же не послушаша того. Володимер же изряди воа своеа, и повеле приспу сыпти к граду. Сим же спущим, корсуняне, подъкопавше стену градскую, крадуще сыплемую перъсть и ношаху к себе в град, сыплюще посреде града. Воини же присыпаху боле, а Володимер стояше. И се мужь корсунянин стрели, именем Настас, напсав сице на стреле: «Кладязи, яже суть за тобою от вѣстока, ис того вода идетъ по трубе, копав перейми». Володимер же, се слышав, взрев на небо, рече: «Аще се ся сбудеть, и сам ся крещю». И ту абые повеле копати преки трубам, и преяша воду. Людье изнемогоша водною жажею и предашася. Внide Володимер в град и дружина его, и послал Володимер ко царема, Василью и Константину, глаголя сице: «Се град ваю славный взях; слышю же се, яко сестру имата девою, да аще ее не вдаста за мя, створю граду вашему, якоже и сему створих». И слышавша царя, быста печальна, и вѣздаста вѣсть, сице глаголюща: «Не достоить хрестяном за поганыя даяти. Аще ся крешиши, то и се получиши, и царство небесное примеши, и с нами единоверник будеши. Аще ли сего не хощеши створити, не можем дати сестры своее за тя». Си слышав Володимер, рече посланным от царю: «Глаголите царема тако: яко аз крещюся, яко испытах прежде сихдний закон вашъ, и есть ми люба вера ваша и служенье, еже бо ми споведаша посланием нами мужи». И си слышавша царя рада быста, и умолиста сестру свою, именем Аньну, и посласта к Володимеру, глаголюща: «Крестися, и тогда послеве сестру свою к тебе». Рече же Володимер: «Да пришедъше с сестрою вашею крестять мя». И послушаста царя и посласта сестру свою, сановники некия и прозвутеры. Она же не хотяше ити: «Яко в полон, – рече, – иду, лучше бы

<sup>15</sup> Ропата – древнерусское название иноверческого храма.

<sup>16</sup> Стрелище – расстояние, пролетаемое выпущенной из лука стрелой.

ми еде умрети». И реста ей брата: «Еда како обратить бог тобою Русскую землю в покаянье, а Гречьскую землю избавиши от лютыя рати. Видиши ли, колько зла створиша Русь греком? И ныне аще не идеши, то же имут створити нам». И одва ю принудиша. Она же, седъши в кубару, целовавши ужики своя с плачем, поиде чрес море. И приде к Корсуню, и изидоша корсуняне с поклоном, и въведоша ю в град, и посадиша ю в полате.

По божью же устрою в се время разболеся Володимер очима, и не видяше ничтоже, и тужаше велми, и не думышишася, что створити. И послал к нему царица, рекуши: «Аще хощеши избыти болезни сея, то въскоре крестися, аще ли, то не имаши избыти недуга сего». Си слышав Володимер, рече: «Да аще истина будеть, то поистине велик бог будеть хрестянеск». И повелехрестити ся. **Епископ же Корсуньский с попы царицыны, огласив, крести Володимира. Яко въложи руку на нь, абье прозре. Видив же се Володимер напрасное ицеленье, и прослави бога, рек: «Топерво уведех бога истиньнаго». Се же видевше дружина его, мнози крестиша ся.** Крести же ся в церкви святаго Василья, и есть церки та стоящи в Корсуне граде, на месте посреди града, идеже торг деють корсуняне; полата же Володимеря с края церкве стоить и до сего дне, а царицина полата за олтарем. По крещеньи же приведе царицу на браченье. Се же не сведуще право, глаголуть, яко крестилься есть в Киеве, ини же реша: в Василеве<sup>17</sup>; друзии же инако скажютъ. <...> Володимер же посем поем царицу, и Настаса, и попы корсуньски, с мощми святаго Клиmentа<sup>18</sup> и Фифа, ученика его, пойма съсуды церковныя и иконы на благословенъе себе. Постави же церковь в Корсуни на горе, иде же съсыпаша среде града, крадуще, приспу, яже церки стоить идо сего дне. Взя же ида медяне две капищи, и 4 кони медяны, иже и ныне стоять за святою Богородицею, якоже неведуще мнять я мрамаряны суще. Вдасть же за вено<sup>19</sup> греком Корсунь опять царице деля, а сам приде Киеву. Яко приде, **повеле кумиры испроверзи, овы исесчи, а другая огневи предати. Перуна же повеле привязати коневи к хвосту и влещи с горы по Боричеву на Ручай, 12 мужа пристави тети жезльемъ.** Се же не яко древу чующю, но на поруганье бесу, иже прелщаще симъ образом человекы, да възмездье прииметь от человек. «Велий еси, господи, чудна дела твоя!» Вчера чтим от человек, а днесъ поругаем. Влекому же ему по Ручаю к Днепру, плакахуся его невернии людье, еще бо не бяху прияли святаго крещенья. И привлекше, вринуша и в Днепр. И пристави Володимер, рек: «Аще кде пристанеть, вы отревайте его от берега; дондеже порогы проидеть, то тогда охабитеся его». Они же повеленая створиша. Яко пустиша и пройде сквозе порогы, изверже и ветр на рень<sup>20</sup>, и оттоле прослу Перуня Рень, якоже идо сего дне словеть. **Посемь же Володимер послало по всему граду, глаголя: «Аще не обрящеться кто заутра на реце, богат ли, ли убог, или нищъ, ли работник, противен мне да будетъ».** Се слышавше людье, с радостью идяху, радующеся и глаголюще: «Аще бы се

<sup>17</sup> Василёв (ныне Васильков) – город на реке Стугне (правый приток Днепра, впадающий в него южнее Киева).

<sup>18</sup> Св. Климент – епископ, папа римский, один из первых христианских святых. Его особенно почитали в Древней Руси.

<sup>19</sup> Вено – выкуп за невесту.

<sup>20</sup> Рень – песчаная отмель.

недобро было, не бы сего князь и боляре прияли». **Наутрия же изиде Володимер с попы царицыны и с корсуньскими на Дънепр, и снideся бещисла людей. Влезоша в воду, и стаяху овы до шие, а друзии до персий, младии же по перси от берега, друзья же младенци держаще, свершении же бродяху, Попове же стояще молитвы творяху.** И бяше си видети радость на небеси и на земли, толико душъ спасаемых; а дьявол стена, глаголаше: «Увы мне, яко отсюда прогоним есмъ! Еде бо мняхжилища имети, яко еде не суть ученья апостольска, ни суть ведуще бога, но веселяхъе о службе их, еже служаху мне. И се уже побежен есмъ от невегласа, а не от апостол, ни от мученик, не имам уже царствовати в странах сих». Крестившим же ся людем, идоша кождо в домы своя. Володимер же рад быв, яко позна бога сам и людъ его, възрев на небо рече: «Христе боже, створивый небо и землю! Призри на новыя люди сия, и дажъ им, господи, уведети тебе, истинънаго бога, яко же уведеша страны хрестьянъскыя. Утверди и веру в них праву и несовратьну, и мне помози, господи, на супротивнаго врага, да, надеяся на тя и на твою державу, побежю козни его». И се рек, **повеле рубити церкви и поставляти по местом, иде же стояху кумири.** И постави церковь святаго Василья на холме, иде же стояше кумир Перун и прочий, иде же творяху потребы князь и людъ. И нача ставити по градом церкви и попы, и люди на крещенье приводити по всем градом и селом. Послав нача поимати у нарочитые чади дети, и даяти нача на ученье книжное. Матере же чад сих плакахуся по них, аще бо не бяху ся утвердили верою, но акы по мертвѣци плакахся.

Сим же раздаяном на ученье книгам, събыться пророчество на Русьстей земли, глаголюще: «Во оны дни услышать глусии словеса княжная, и ясн будетъ язык гугнивых». <...>

### *О раздаче земель Владимиром своим сыновьям*

**Володимер же просвещен сам, и сынове его, и земля его.** Бе бо у него сынов 12: Вышеслав, Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав, Мъстислав, Борис, Глеб, Станислав, Позвизд, Судислав. **И посади Вышеслава в Новегороде, а Изяслава Полотьске, а Святополка Турове, а Ярослава Ростове.** Умершю же старейшему Вышеславу Новегороде, посадиша Ярослава Новегороде, а Бориса Ростове, а Глеба Муроме, Святослава Деревех, Всеволода Володимири, Мстислава Тмуторокани<sup>21</sup>. И рече Володимер: «Се недобро, еже мал город около Киева». И нача ставити города по Десне, и по Востри<sup>22</sup>, и по Трубежви<sup>23</sup>, и по Суле, и по Стугне. И поча нарубати муже лучшие от словень, и от кривичъ, и от чюди, и от вятичъ, и от сих насели грады; бе бо рать от печенег. И бе воюяся с ними и одолая им. <...>

<sup>21</sup> Тмуторакань – древнерусский город на Таманском полуострове.

<sup>22</sup> Востра (ныне Остёр) – левый приток Десны.

<sup>23</sup> Трубеж – левый приток Днепра.

<sup>24</sup> Разувание мужа новобрачной составляло часть свадебного обряда. Гордая Рогнеда намекает на рождение Владимира от ключницы Ольги – Малушки; *робичич* (рабичич) – сын свободного от рабы.

<sup>25</sup> Ярополк Святославич – брат Владимира, киевский князь (умер в 980 г.).

# О РОДОВОЙ ВРАЖДЕ МЕЖДУ ПОЛОЦКИМИ И КИЕВСКИМИ КНЯЗЬЯМИ

(Из Лаврентьевской летописи)

Полоцкая земля была одной из крупнейших и экономически значимых (контролировала средний участок пути «из варяг в греки») восточнославянских княжеств. Еще при князе Владимире Святославиче в ней утвердились потомки его старшего сына Изяслава от полоцкой княжны Рогнеды. Изяслав умер в 1001 г. еще при жизни отца (умер в 1015 г.), и его потомки по родовым понятиям Рюриковичей утратили право на киевский княжеский стол, что содействовало раннему обособлению полоцкой княжеской линии. Экономической основой этого обособления стала борьба за торговые пути.

<...> **О сих же Всеславичих сице есть, яко сказаша ведущий, прежде: яко Роговолоду держащю и владеющю и княжащю Полотьскую землю, а Володимеру сущю Новегороде, детьску сущю, еще и погану, и бе у него Добрыня воевода, и храбор и наряден мужъ; и съ посла к Роговолоду и проси у него дщере за Володимера. Он же рече дъщери своей: «Хощеши ли за Володимера?» Она же рече: «Не хочу розути робичича<sup>24</sup>, но Ярополка<sup>25</sup> хочу»; бе бо Роговолод пришел из заморья, имеяще волость свою Полтеск. Слыshaw же Володимер, разгневася о той речи, оже рече: «Не хочу я за робичича»; пожалиси Добрына и исполнися ярост, и поемъша вой идоста на Полтеск и победиста Роговолода. Рогъволод же вбеже в город, и приступивъше к городу, и взяша город, и самого яша и жену его и дщерь его; и Добрына поноси ему и дщери его, нарек ей робичица, и повеле Володимеру быти с нею пред отцемъ ея и матерью. Потом отца ея уби, а саму поя жене, и нарекоша ей имя Горислава; и роди Изяслава. Поя же пакы ины жены многы, и нача ей негодовати. Неколи же ему пришедши к ней и уснувшю, хоте и зарезати ножемъ; и ключися ему убудитися, и я ю за руку. Она же рече: «Сжалиласи бях, за не отца моего уби и землю его полони, мене деля; и се ныне не любиши мене и с младенцем симъ». И повеле ей устроитися во всю тварь цесарскую, якоже в день посяга ея, и сести на постели светле в храмине, да пришед потнетъ ю; она же тако створи, и давши мечь сынови своему Изяславу в руку наг, и рече: «Яко внидеть ти отецъ, рци выступя: отче! Еда един мнишися ходя?» Володимер же рече: «Ахто тя мнел еде?» И поверг мечь свой, и созва боляры, и поведа им. Они же рекоша: «Уже не убий ея, детяти деля сего, но възвигни отчину ея и дай ей с сыном своим». Володимер же устрой город, и да има, и нарече имя городу тому Изяславль<sup>26</sup>. И оттоле мечь взимают Роговоложи внуци противу Ярославлим внуком<sup>27</sup>. <...>**

<sup>26</sup> Нынешний Заславль в Минском районе.

<sup>24</sup> Ярославлим внуком – речь идет о борьбе между потомками полоцкого князя Рогволода и киевского князя Ярослава Мудрого (умер в 1054 г.), сына Владимира.

## ВЕЧЕ В ПОЛОЦКЕ (Из Ипатьевской летописи)

Вече – общее собрание полноправных членов городской общины – изначально было формой городского самоуправления на Руси. По мере возрастания роли городов и ослабления центральной княжеской власти, умножения Рюриковичей и нарастания междуусобиц значение вечевого строя усиливалось. В крупных торгово-ремесленных центрах, к каковым относился и Полоцк, вече могло на своих условиях приглашать того или иного князя или изгонять неугодного. В этом отношении городской строй Полоцка близок к новгородскому и псковскому. Интересно упоминание о полоцком купеческом объединении – братчине.

<...> В лето 6667. <...> Том же лете иде Рогъволод Борисович<sup>42</sup> от Святослава от Олговича<sup>28</sup> искать себе волости, поем полк Святославль, зане не створиша милости ему братья его, вземше под ним волость его и жизнь его всю. И приехав к Случьску и нача слатися ко Дрьючаном<sup>29</sup>. **Дрьючане же ради быша ему, и приездяче к нему вабяхуть и к себе, рекуче:** «**Поеди, княже, не стряпай, ради есме тебе; аче ны ся и с детьми бити ся тя, а ради ся бьем за тя.** **И выехаша противу ему боле 300 людий Дрьючан и Полчан, и вниде в город с честью великою, и ради быша ему людие; а Глеба Ростиславича выгнаша, и двор его разграбиша горожане и дружину его, и приде же Глеб к отцю. И мятежь бысть велик в городе в Полчанех, мнози бо хотяху Рогъволода; одва же установи людье Ростислав**<sup>30</sup>, и одарив многими дарми и води я к хресту, а сам иде с Всеволодом и с Володарем и с всею братьиною на Рогъволода к Дрьютьску. Рогъволод же затворися в городе и баяхутся крепко и много от обоих падаху; Дрьючане же укаривахуть много. И створи мир Ростислав с Рогъволодом и целоваша хрест межи собою, и прида волости Рогъволоду, и воротися Ростислав с братьиною въсвояси. **Том же лете съвет зол свещаша на князя своего Полочане на Ростислава на Глебовича, и тако преступите хрестное целование: на том бо целовали бяше хрест к нему, «яко ты нам князь еси и дай ны бог с тобою пожити, извета никакого же до тебе доложити и до хрестного целования».** И тако съступиша еже рекше, и послашася в тайне к Рогъволоду Борисичю Дрьютьску, рекуче ему: «**Княже наши съгрешили есмь к богу и к тебе, оже въстахом на тя без вины, и жизнь твою всю разграбихом и твою дружину, а самого емше выдахом тя Глебовичем на великую муку; да аще ны не помянеши всего того, иже створихом своим безумием, и хрест к нам целуеши, то мы людие твое, а ты еси наш князь; а Ростислава ти емше вдамы в руче, а еже хощеши то створиши ему».**

Рогъволодже целова к ним хрест на том, яко не помянути ему всего того, и отпусти я въсвояси. И бяху приятеле Ростиславу от Полчан и известиша Ростислава, оже хотят и няти. И начаша Ростислава звати льстю у братьину к

<sup>28</sup> Святослав Ольгович – черниговский князь (умер в 1164 г.).

<sup>29</sup> Дрьючане – жители города Друцка.

<sup>30</sup> Ростислав Глебович – сын минского князя Глеба Всеславича, в 1151 г. после изгнания полочанами Рогволода был приглашен на княжение в Полоцк.

святей Богородици к старей, на Петров день<sup>31</sup>, да ту имуть и; он же еха к ним изволочивъся в броне под порты, и не смеши на нь дързнути. На утрий же день начаша и вабити к себе, рекуче: «Княже! поеди к нам, суть ны с тобою речи<sup>32</sup>; поеди же к нам в город» – бяшеть бо князь в то время на Белцице<sup>33</sup>. И рече Ростислав послом: «А вчера есмь у вас был; а чему есте не молвили ко мне, а что вы было речи?» Обаче без всякого извета еха к ним у город. И се погна из города детьский его противу ему: «Не езди, княже, вече ти в городе, а дружину ти избивають, а тебе хотять яти». И ту воротися опять и съвъкупися весь с дружиною на Белчици, и оттуда поиде полком к брату к Володареви Меньску<sup>34</sup>, и много зла створи волости Полотьской воюя и скоты и челядью. **И послашася Полчяне по Рогъволода Дрыютъску, и вниде Рогъволод Полотьску месяца июля, и седе на столе деда своего и отца своего, с честью великою. И тако быша ради Полчане.** <...>

## О КРЕСТЕ ЕВФРОСИННИ ПОЛОЦКОЙ

(Из Ипатьевского списка)

«В 1161 году кладет Офросинья честной крест в монастыре своем в церковь святого Спаса. Честное дерево безценно, а оковка его золотом, серебром, камнем и жемчугом 100 гривен, а <...> 40 гривн. Да не изнесется из монастыря никогда, чтобы ни продать, ни отдать. Если же кто не послушается, унесет его из монастыря, да не будет ему помощник честный крест ни в этот век, ни в будущий и да будет проклят святою животворяющею троицею и святыми отцами 350, и семью соборами святых отцов и будь ему участье с Иудою, который предал Христа. Кто же дерзнет сделать это, властелин, или князь, или епископ, или игуменья, или иной какой человек, да будет на нем это проклятие.

Офросинья, раба Христова, приобретя этот крест, примет вечную жизнь со всеми святыми».

На обратной стороне креста, внизу, указано имя мастера: «Господи помози рабоу своемоу Лазорю, нареченому Богъши, съделавъшемоу кръсть сии цркви святаго Спаса и Офросинни».

## УТВЕРЖДЕНИЕ НЕМЕЦКИХ РЫЦАРЕЙ В ПРИБАЛТИКЕ

(Из «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского)

*Из книги первой о первом епископе Мейнарде*

<...> В обители Зеге бе рекой был священник ордена блаженного Августина, **Мейнард**, человек достопочтенной жизни, убеленный почтенной сединой. **Просто ради дела христова и только для проповеди прибыл он в**

<sup>31</sup> Петров день – 29 июня.

<sup>32</sup> Речи – в данном случае дела, как это видно из белорусских грамот XIV–XV вв.

<sup>33</sup> Бельчицы – пригород Полоцка, резиденция полоцких князей.

<sup>34</sup> Володарь Глебович – сын минского князя Глеба Всеславича, княжил в Минске, а затем, возможно, в Городце.

**Ливонию вместе с купцами: тевтонские купцы, сблизившись с ливами, часто ходили в Ливонию на судне по реке Двине.**

Так вот, получив позволение, а вместе и дары от короля полоцкого Владимира (Woldemaro de Ploceke), которому ливы, еще язычники, платили дань, названный священник смело приступил к божьему делу, начал проповедовать ливам и строить церковь в деревне Икесколе (Ykeskola). Первые из этой деревни крестились Ило, отец Кулевены, и Виэцо, отец Ало, а за ними вслед и другие.

В ближайшую зиму литовцы (Lettones), разорив Ливонию, весьма многих увели в рабство. Чтобы избежать их ярости, проповедник вместе с икескольцами укрылся в лесах; когда же они ушли, Мейнард стал обвинять ливов в неразумии за то, что у них нет никаких укреплений. Он обещал им выстроить замок, если они решат стать и быть детьми божими. Это пришлось им по сердцу, они дали обещание и клятвенно подтвердили, что примут крещение.

В ближайшее лето из Готландии привезли каменотесов, а между тем ливы вторично подтвердили свое искреннее желание принять христианство. Перед закладкой Икескольского замка часть народа крестилась, а все обещали (но лживо) креститься, когда замок будет окончен. Начали класть стены на фундаменте. Так как пятая часть замка строилась на средства проповедника, она поступала в его собственность, а землю для церкви он заготовил ранее.

Как только замок был закончен, крещеные вновь возвратились к язычеству, а те, кто еще не крестились, отказались принять христианство. Мейнард, однако, не отступил от начатого дела. В это время соседние язычники семигаллы, услышав о постройке из камня и не зная, что камни скрепляются цементом, пришли с большими корабельными канатами, чтобы, как они думали в своем глупом расчете, стащить замок в Двину. Перераненные стрелками, они отступили с уроном. Соседние люди из Гольма подобными же обещаниями обошли Мейнарда и получили выгоду от этой хитрости: им также был выстроен замок.

Сначала, однако, по каким-то причинам шестеро крестились, а имена их: Вилиенди, Ульденаго, Вадэ, Вальдеко, Герведер, Виэтцо. Пока строились упомянутые замки, Мейнард был посвящен в епископы бременским митрополитом [1186 г.]. Когда был окончен второй замок, нечестные люди, забыв клятвы, обманули Мейнарда, и не нашлось ни одного, кто бы принял христианство.

Проповедник, конечно, смутился духом, особенно когда мало-помалу имущество его было расхищено, людей его избили, а самого его ливы решили изгнать из своих владений. Крещение, полученное в воде, они надеялись смыть, купаясь в Двине, и отправить назад в Тевтонию. <...>

*Из книги третьей, о епископе Альберте*

<...> **В то же лето внезапно явился в Ливонию король полоцкий с войском и осадил замок Икесколу. Ливы, не имевшие доспехов, не посмели**

сопротивляться и обещали дать ему денег. Получив деньги, король прекратил осаду. Между тем тевтоны, посланные епископом с самострелами и оружием, заняли замок Гольм, и, когда пришел король, чтобы осадить и этот замок, они переранили у него множество коней и обратили в бегство русских, не решившихся под обстрелом переправиться через Двину. Король Герцикэ (Gercike), подойдя к Риге с литовцами, угнал скот горожан, бывший на пастбищах, захватил двух священников, Иоанна из Вехты и Вольхарда из Гарпштедта (Harpenstede), рубивших с пилигримами лес у Древней горы, а Теодориха Брудегама, погнавшегося за ним с горожанами, убил. <...>

<...> На шестой год [1204 г.] епископ, боясь, что город, еще маленький и слабый, из-за малочисленности верующих может оказаться в опасности от козней язычников, вновь отправился в Тевтонию для набора пилигримов. Ревностно исполняя порученное ему дело обращения язычников и путешествуя то в Тевтонию, то обратно, в иные годы он нес большой и почти невыносимый труд.

После его отъезда литовцы, ненавистники христиан, вместе с ливами, еще язычниками из Аскрадэ и Леневардена, числом до трехсот, подошли к Риге и, захватив городской скот на пастбищах, уже второй раз пытались угнать его. Однако человек двадцать храбрых горожан догнали врагов и потребовали вернуть скот, а потом с приходом рыцарей из города, воззвав к помощи всемогущего бога, вступили в бой с язычниками у Древней горы. Битва разгорелась и продолжалась до тех пор, пока обе стороны не разошлись от усталости. Некоторые ливы, кроме того, пошли на судне вниз по Двине, чтобы, пользуясь отсутствием жителей, напасть на город с другой стороны, но бог защитил своих: некоторые вышли из города навстречу им и стрелами обратили в бегство. Так кончилось это дело; литовцы с ливами ушли, захватив всего трех коней, принадлежавших горожанам, а тевтоны, единодушно восхвалив бога за спасение людей и возвращение скота, с радостью вернулись в город. <...>

## **ЗАДАННІ ДЛЯ ПАЎТАРЭННЯ**

1. Распад вялікіх патрыярхальных сем'яў на дробныя, пераход усходніх славян да суседскай абшчыны гісторыкі тлумачаць перш за ўсё:
  - 1) зараджэннем маёмынай няроўнасці;
  - 2) поспехамі ў развіцці гаспадаркі, удасканаленнем прылад працы;
  - 3) фарміраваннем феадальнага землеўладання;
  - 4) колькасным ростам залежных сялян.
2. З эканамічных укладаў, якія суіснавалі ў грамадстве ўсходніх славян, у IX–XI стст. толькі нараджаўся:
  - 1) родаплемянны;
  - 2) рабаўладальніцкі;
  - 3) феадальны;
  - 4) раннебуржуазны.
3. Людзі, якія поўнасцю страцілі асабістую свабоду, у крыніцах XI–XII стст. называюцца:
  - 1) халопамі;
  - 2) смердамі;
  - 3) слугамі;
  - 4) прыгоннымі.
4. У суседскай абшчыне прылады працы належалі:
  - 1) феадалу;
  - 2) абшчыне;
  - 3) кожнай сям'і;
  - 4) старэйшыне.
5. Кіраўніком гарадскога апалчэння ў старажытных беларускіх гарадах з'яўляўся:
  - 1) пасаднік;
  - 2) тысяцкі;
  - 3) гетман;
  - 4) бурмістр.
6. Для грамадства ўсходніх славян IX–XI стст. характэрны эканамічныя ўклады:
  - 1) родаплемянны;
  - 2) рабаўладальніцкі;
  - 3) таварны;
  - 4) феадальны.
7. Да катэгорыі залежных людзей у Кіеўскай Русі адносіліся:
  - 1) халопы;
  - 2) смерды;
  - 3) отракі;
  - 4) грыдні.
8. Гарады ва Усходняй Еўропе ўзніклі з:
  - 1) прыватнаўласніцкіх сёлаў;
  - 2) умацаваных паселішчаў;
  - 3) замкаў князёў;
  - 4) парубежных крэпасцяў.

9. Прычыны, якія выклікалі феадальную раздробленасць ва ўсходнеславянскіх землях, — гэта:

- 1) адсутнасць трывалых эканамічных сувязей паміж землямі;
- 2) пастаянная небяспека з боку качэўнікаў;
- 3) змяненне напрамку гандлёвых шляхоў;
- 4) уznікненне буйнога феадальнага землеўладання.

10. Для палітычнай сітуацыі ў Полацкім княстве XII ст. характэрна(ы):

- 1) частая змена князёў;
- 2) дэспатычная ўлада князя;
- 3) значная роля веча;
- 4) адсутнасць палітычнай актыўнасці насельніцтва.

11. Для сацыяльна-еканамічнага развіцця ва ўсходнеславянскіх землях XII–XIII стст. было (-ў; -i) характэрна (-ы):

- 1) умацаванне гарадоў на перыферыі;
- 2) панаванне натуральнай гаспадаркі;
- 3) рост эканамічных сувязей паміж землямі;
- 4) умацаванне цэнтра.

12. У другой палове XII ст. Тураўская зямля распалася на ўдзельныя княствы, сярод якіх былі:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1) Слонімскае; | 3) Тураўскае;   |
| 2) Клецкае;    | 4) Дубровіцкае. |

13. Пры князю Усяславе Чарадзею Полацкае княства:

- 1) дасягнула найбольшай магутнасці;
- 2) заваявала Падолле;
- 3) стала галоўным канкурэнтам Кіева;
- 4) далучыла да сябе Валынь.

14. У XII–XIII стст. у Верхнім Панямонні ўзніклі княствы:

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1) Гарадзенскае; | 3) Наваградскае; |
| 2) Клецкае;      | 4) Слонімскае.   |

15. Епархія ў Тураве, паводле звестак Кіеўскага Пацерыка, была заснавана ў:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1) 992 г.;  | 3) 1005 г.; |
| 2) 1001 г.; | 4) 1025 г.  |

16. Невядомы рэлігійны твор, які мае павучальны характар:

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1) жыщіе; | 3) прытча;  |
| 2) слова; | 4) хроніка. |

17. Першым полацкім епіскапам, які ўзгадваецца ў пісьмовых крыніцах, з'яўляецца:

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1) Казьма; | 3) Дыянісій; |
| 2) Міна;   | 4) Мікалай.  |

18. Сафійскі сабор у Полацку быў пабудаваны падчас княжання:

- |                             |
|-----------------------------|
| 1) Уладзіміра Святаславіча; |
| 2) Юрыя Яраславіча;         |
| 3) Брачыслава Ізяславіча;   |
| 4) Усяслава Брачыславіча.   |

19. Першым полацкім князем-хрысціянінам быў:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) Рагвалод;              | 3) Брачыслаў Ізяславіч; |
| 2) Ізяслаў Уладзіміравіч; | 4) Усяслаў Брачыславіч. |

20. Апавяданне пра жыццёвы шлях і дзейнасць святога:

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1) слова; | 3) летапіс; |
| 2) жыціе; | 4) прытча.  |

21. Крыж Ефрасінні Полацкай быў падараваны ёю царкве:

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1) Сафійскай;      | 3) Варварынскай; |
| 2) Барысаглебскай; | 4) Спaskай.      |

22. Полацкая епархія была заснавана ў:

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1) 988 г.; | 3) 1001 г.; |
| 2) 992 г.; | 4) 1005 г.  |

23. Старожытны ўсходнеславянскі жывапіс у XI–XIII стст. быў прадстаўлены:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1) партрэтам;          | 3) нацюромтам; |
| 2) кніжнай мініяцюрай; | 4) фрэскамі.   |

24. Кірыла Тураўскі вядомы ў гісторыі тым, што напісаў шэраг:

- |            |               |
|------------|---------------|
| 1) «Слоў»; | 3) летапісаў; |
| 2) жыцій;  | 4) прытчаў.   |

25. Спецыяльная (-яя) гісторычная (-яя) дысцыпліна(-ы), якая (-ія) дапамагае (-юць) вывучаць старожытнае пісьменства, – гэта:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1) фалерыстыка; | 3) эпіграфіка;  |
| 2) этналогія;   | 4) сфрагістыка. |

26. Распаўсюджванне хрысціянства на беларускіх землях у IX–XIII стст.:

- |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) было рэгрэсам у развіцці грамадства, бо адцягвала яго ад вырашэння надзённых проблем; |
| 2) садзейнічала развіццю пісьменнасці і адукацыі;                                        |

- 3) паляпшала маральны стан грамадства;
- 4) дазволіла дапамагаць сялянам за кошт дзесятай часткі царкоўных даходаў.

27. Вызначце правільную паслядоўнасць:

- A) пачатак княжання Усяслава Чарадзея ў Полацку;
  - B) абвяшчэнне Ізяслава Уладзіміравіча полацкім князем;
  - V) першае ўпамінанне ў летапісе полацкага князя Рагвалода;
  - Г) пачатак княжання ў Тураве Юрый Яраславіча.
- 1) ВБГА;
  - 2) БВАГ;
  - 3) БВГА;
  - 4) ВБАГ.

28. Вызначце правільную паслядоўнасць:

- A) бітва на рацэ Гзень;
  - B) бітва на рацэ Альце;
  - V) паход Уладзіміра Манамаха на Полацк;
  - Г) бітва на рацэ Нямізе.
- 1) БГВА;
  - 2) ГБВА;
  - 3) ГБАВ;
  - 4) БГАВ.

29. Вызначце правільную паслядоўнасць:

- A) пачатак княжання Уладзіміра Святаславіча ў Кіеве;
  - B) захоп Кіева князем Алегам;
  - V) запрашэнне наўгародцамі да сябе князя Рурыка;
  - Г) пачатак княжання Яраслава Мудрага.
- 1) БВАГ;
  - 2) ВБГА;
  - 3) БВГА;
  - 4) ВБАГ.

30. Суаднясіце элементы двух множестваў:

- 1) «Руская Правда»;
- 2) «Сказание об минуемом Марцине»;
- 3) «Аповесць минувых годоў»;
- 4) «Слова пра паход Ігараў».

- A) палітычная гісторыя ўсходніх славян, Кіеўскай Русі;
- B) нядалы паход на полаўцаў князя Ігара Святаславіча;
- V) прывілеі пануючага класа, абавязкі залежных катэгорый насельніцтва;
- Г) цяжкае жыццё манаха-пустэльніка ў келлі Барысаглебскага манастыра.

- 1) 1В2Б3А4Г;
- 2) 1Г2В3А4Б;
- 3) 1А2Г3Б4В;
- 4) 1В2Г3А4Б.

31. Гарадзенскі князь, які ўдзельнічаў у паходзе кааліцыі рускіх князёў на Полацк у 1127 г., – гэта ... (імя).

32. Князь, якому родны дзядзька падараваў гарады Усвяты і Віцебск, – гэта ... (імя).

33. У летапісе пад 1097 г. разам з Туравам быў упамянуты горад ...
34. Набліжаныя да князя людзі-дружыннікі інакш назывался ...
35. Усяслаў Чарадзей быў разгромлены наўгародцамі на рацэ Гзень у ... годзе.
36. Пісьмовыя крыніцы XI–XII стст. ва ўсходніх славян залежных, паўсвабодных ад феадала сялян называлі ...
37. Палітыку ўзвышэння Менска ў пачатку XII ст. праводзіў князь ... (імя).
38. У 1157 г. на тураўскім прастоле княжацкую дынастыю аднавіў князь (імя і прозвішча па бацьку) ...
39. Пасля Куkenойса крыжакі захапілі другі фарпост Полацкай зямлі – горад ...
40. Вызначце правільную паслядоўнасць:  
А) захоп Куkenойса крыжакамі;  
Б) пранікненне нямецкіх рыцараў у Прыбалтыку;  
В) аб'яднанне Лівонскага і Тэўтонскага ордэнаў;  
Г) бітва на Чудскім возеры.

## ЛІТАРАТУРА

1. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000. – Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. – 351 с.
2. Гісторыя Беларусі : вучэб. дапам : у 2 ч. / Я.К. Новік, Г.С. Марцуль, І.Л. Качалаў [і інш.] ; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Універсітэтскае, 2000. – Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. – 416 с.
3. Гісторыя Беларусі ў кантэксле ёўрапейскай цывілізацыі : дапам. / пад рэд. Л.В. Лойкі ; Рэсп. ін-т выш. шк. БДУ. – Мінск : ТАА «ЦПР», 2003. – 347 с.
4. Ермаловіч, М. І. Старажытная Беларусь: Полацкі і новагародскі перыяды / М.І. Ермаловіч. – Мінск, 2001. – 365 с.
5. Ковкель, И.И. История Беларуси: с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – Минск : Аверсэв, 2008. – 621 с.
6. Новік, Я.К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2010 г.: вучэб. дапам. для студ. устаноў, якія забяспеч. атрыманне вышэйшай адукцыі / Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік ; пад рэд. Я.К. Новіка. – 3-е выд., папр. – Мінск : Вышэйшая школа, 2011. – 512 с.
7. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал. : М.П. Касцюк [і інш.]; АН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 327 с.
8. Пилипенко, М. Возникновение Белоруссии: новая концепция / М. Пилипенко. – Минск : Беларусь, 1991. – 142 с.
9. Трещенок, Я.И. История Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. / Я.И. Трешенок. – Могилев, 2005. – 294 с.
10. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учеб. пособие / П.Г. Чигринов. – Минск, 2007. – 670 с.
11. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993–2003.

### *Дадатковая літаратура*

1. Арлоў, У. Таямніцы Полацкай гісторыі / У. Арлоў. – Мінск, 2008. – 607 с.
2. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862–1918): Падзеі. Даты. Ілюстрацыі / У. Арлоў, Г. Сагановіч. – Вільня, 2000. – 221 с.
3. История Беларуси: полный курс : учеб. пособие для студентов неисторических специальностей вузов / Ю.Л. Казаков [и др.]. – Минск : Юніпресс, 2010. – 507 с.
4. Заяц, Ю. У истоках белорусской государственности / Ю. Заяц // Гістарычнае навука і гістарычнае адукцыя ў Рэспубліцы Беларусь. Новая канцэпцыя і падыходы : у 2 ч. – Мінск, 1994. – Ч. I.
5. Кузнецов, И. История государства и права / И. Кузнецов, В. Шелкопляс. – Минск, 2004. – 318 с.
6. Штыхаў, Г. Вытокі беларускай дзяржаўнасці / Г. Штыхаў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 1. – С. 25–33.
7. Юхно, Я. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : у 2 ч. / Я. Юхно ; Рэсп. ін-т выш. шк. Бел. дзярж. ун-та. – Мінск : РІВШ БДУ, 2000. – Ч. 1. – 349 с.

# МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ

## ТЭМА 3. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў СКЛАДЗЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА (ДРУГАЯ ПАЛОВА XIII – ПЕРШАЯ ПАЛОВА XVI СТ.)

### 3.1 Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага: розныя тэарэтычныя падыходы і канцэпцыі

У XIII ст. складваюцца перадумовы для ўзнікнення ў Еўропе новай дзяржавы – Вялікага Княства Літоўскага. Трэба адзначыць, што праблема ўтварэння і асаблівасцей фармавання ВКЛ, яго этнічнай прыналежнасці з'яўляецца адной з найбольш дыскусійных у гісторычнай науцы.

Пазнаёмцеся з дакументамі і матэрыяламі да тэмы 3 па дадзенай праблеме. Якая інфармацыя ўтрымліваецца ў летапісах адносна балцка-славянскіх контактаў і працэсу фармавання Вялікага Княства Літоўскага?

Першапачаткова неабходна вылучыць асноўныя прычыны, якія прывялі да аб'яднання беларускіх і літоўскіх зямель і стварэння адзінай дзяржавы.

Прычыны ўтварэння ВКЛ		
Сацыяльна-эканамічныя	Унутрыпалітычныя	Знешнепалітычныя

Засвойце сутнасць гэтых прычын і пасправуйце выказаць свой погляд адносна таго, якая з іх адыграла найбольш значную ролю.

Далейшае вывучэнне праблемы падводзіць да шэрагу пытанняў, на якія патрэбна знайсці адказ: Хто адыграў галоўную ролю ў стварэнні ВКЛ? Як складваліся балта-славянскія адносіны і якім чынам праходзіў працэс дзяржаваўтварэння? Якім часам датуецца пачатак стварэння ВКЛ? Хто лічыцца стваральнікам дзяржавы – Міндоўг ці яго невядомы папярэднік? Чаму першай сталіцай дзяржавы стаў беларускі Навагрудак? Чаму далейшае развіццё і пашырэнне межаў княства адбывалася ў інтэрэсах беларускіх зямель? Якім быў этнічны харектар гэтай дзяржавы? Чаму дзяржава называлася Княствам Літоўскім, у той час як дзяржаўнай мовай у ВКЛ была старабеларуская і панавала беларуская культура? Што такое «Літва гістарычная» і «Літва летапісная»?


На адзначаны комплекс пытанняў спрабуе знайсці адказ шэраг канцэпций. Даследчыкі вылучаюць розную іх колькасць, але можна вылучыць тры асноўныя.

Канцэпцыі ўтварэння ВКЛ		
Традыцыйная (літоўская)	Новая (беларуская)	Цэнтрысцкая канцэпцыя ўтварэння ВКЛ

Дэталёва разбярыцца ў сутнасці канцэпций. Вызначце гістарычны контэкст іх узнікнення. На якія пытанні кожная з канцэпций здольная адказаць,

а на якія не? Якія ў кожнай з іх ёсць моцныя і слабыя бакі. Якая, на Ваш погляд, канцэпцыя з'яўляецца найбольш аргументаванай? Аргументуйце свой адказ.

Пры вывучэнні пытання неабходна звярнуць увагу на тое, што працэс стварэння ВКЛ і аб'яднання беларускіх зямель быў складаны і працяглы па часе і праходзіў рознымі шляхамі.



Гэта знайшло свой адбітак на статусе асобных тэрыторый у складзе Вялікага Княства Літоўскага, у прыватнасці Полацкае і Віцебскае княствы мелі права феадальнай аўтаноміі. Што сведчыць аб гэтым?

Варта паказаць дзейнасць Міндоўга, Войшалка, Трайдзеня, Віценя, Гедыміна і Альгерда па ўмацаванні і пашырэнні межаў дзяржавы.

У заключэнні зрабіце абагульняючу выснову па пытанні і выкажыце сваю думку па ключавых проблемах, звязаных з утварэннем і асаблівасцямі фармавання ВКЛ.

### 3.2 Унутраная і зневядная палітыка ВКЛ у XIV – першай палове XVI ст. Крэўская унія 1385 г.

Перыяд з XIV – першай паловы XVI ст. стаў часам завяршэння фармавання ВКЛ, пашырэння яго межаў і ўмацавання дзяржавы.

Пры вывучэнні дадзенага пытання звярніце ўвагу на дакументы і матэрыялы да тэмы 3, якія закранаюць комплекс праблем унутранай і зшешняй палітыкі. Рыхтуючыся да адказу, прааналізуіце інфармацыю дакументаў той эпохі і на аснове першакрыніц і выкарыстання вучэбнай і навуковай літаратуры падрыхтуйце ўласнае аргументаванае бачанне праблемы.

У першую чаргу ахарактарызуіце Вялікае Княства Літоўскае як дзяржаўнае ўтварэнне. Які статус мелі асобныя рэгіёны ў складзе ВКЛ?

Вызначце асноўныя тэндэнцыі ўнутрыпалітычнага жыцця і пакажыце, у чым яны праяўляліся?

Асноўныя тэндэнцыі ўнутрыпалітычнага жыцця	
Федэралісцкія	Цэнтралісцкія

Далейшае станаўлення княства ў XIV ст. звязана з дзейнасцю наступных вялікіх князёў літоўскіх: Віценя, Гедыміна, Альгерда, Ягайлы і Вітаўта. Прааналізуіце ўклад кожнага з іх ва ўмацаванне дзяржавы. Якія былі асноўныя дасягненні ў іх княжанні? Вызначце палітычныя крызісы, якія мелі месца ў ВКЛ у XIV ст., адзначце іх прычыны і вынікі. Асаблівую ўвагу зварніце на перыяд княжання Ягайлы і дынастычную барацьбу ў перыяд яго кіравання.

Асобую ўвагу трэба надаць вывучэнню Крэўскай уніі, інфармацыя аб якой змешчана ў дакументах і матэрыялах па тэме 3. Вызначце прычыны і ўмовы заключэння уніі, станоўчыя і адмоўныя вынікі гэтага саюзу для Беларусі.

Канец XIV ст. адзначаны прыходам да ўлады вялікага князя Вітаўта, пры якім ВКЛ дасягнула піка сваёй магутнасці. Адзначце абставіны і ўмовы пачатку княжання Вітаўта, асноўныя накірункі і вынікі яго ўнутрыпалітычнай дзейнасці па ўмацаванні дзяржавы. Узгадайце, што такое Віленска-Радамская і Гарадзельская унія? Вызначце прычыны, умовы і вынікі іх заключэння.

Уніі і пагадненні ВКЛ і Польшчы
Крэўская унія 1385 г.
Востраўскае пагадненне 1392 г.
Віленска-Радамская унія 1401 г.
Гарадзельская ўнія 1413 г.
Персанальныя уніі (калі князь ВКЛ адначасова становіўся каралём Польшчы) 1447 г., 1501 г. і інш.
Мельніцкая унія 1501 г.
Люблінская унія 1569 г.

Пасля смерці Вітаўта ва ўнутрыпалітычным жыцці ВКЛ зноў наступае перыяд нестабільнасці. У 1432 г. у дзяржаве пачынаецца феадальная, або, як яе па-іншаму называюць, грамадзянская вайна. Прааналізуіце прычыны, якія прывялі да яе пачатку, ахарактарызуйце ход узброенага супрацьстаяння і вынікі вайны.

Перыяд стабілізацыі ў палітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага пачынаецца з пачаткам княжання Казіміра Ягайлівіча. Вызначце асноўныя дасягненні Казіміра, а потым і яго наступнікаў Аляксандра, Жыгімонта Старога і Жыгімонта Аўгуста ў дзяржаўным будаўніцтве ВКЛ.

Пасля захопу татарамі зямель былой Русі ВКЛ становіцца дзяржавай-збіральніцай рускіх зямель праз адваяванне ў захопнікаў. Разглядаючы зневісную палітыку ВКЛ, неабходна вызначыць асноўныя зневіспалітычныя праblems, якія княству патрэбна было вырашыць у працэсе свайго станаўлення і ўмацавання.

Асноўныя накірункі зневісной палітыкі ВКЛ			
Барацьба з крыжакамі	Кантакты з Польшчай	Супрацьстаянне тарарскім набегам	Войны з Маскоўскай дзяржавай

Першая з іх звязана з заходнім і паўночна-заходнім накірункам зневісной палітыкі і вызначана пачаткам аргесіі нямецкіх рыцараў-крыжакоў у XIII ст. Ахарактарызуцьце асноўныя этапы супрацьстаяння з Ордэнам. Якія былі найбольш значныя ўзброенныя канфлікты і сутыкненні? Як і калі канчаткова была спынена агресія крыжакоў на беларускія землі?

Другая праblems звязана з паўднёвым накірункам і набегамі татараў. Вызначце галоўныя бай з гэтым ворагам, адзначце, якія былі дасягненні і страты ў супрацьстаянні з татарамі.

Трэці накірунак зневісной палітыкі ВКЛ – усходні. З канца XV ст. дзяржаўнай цэласнасці княства пачынае пагражаць усходні сусед – Маскоўская дзяржава. Прааналізуцьце прычыны абвастрэння адносін Вільні і Масквы. Якую ролю тут адыгрываў канфесійны фактар? Якія былі спробы вырашэння рэлігійнага пытання ў ВКЛ?

Таксама неабходна разгледзець, як складваліся адносіны з Польшчай.

У канцы адказу зрабіце абагульняльную выснову па пытанні, характарызуючы сутнасць унутранай і зневісной палітыкі ВКЛ ў XIV – першай палове XVI ст.

### 3.3 Асаблівасці дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага. Тры Статуты ВКЛ

Вялікае Княства Літоўскае сфармавалася як дзяржава з своеасаблівым дзяржаўна-палітычным ладам. Фармаванне палітычнай сістэмы княства адбывалася на працягу некалькіх стагоддзяў. Асновай для яе сталі ў першую чаргу нормы і традыцыі, якія існавалі ў беларускіх княствах. Разам з тым былі запазычаны пэўныя рысы сістэм кіравання іншых дзяржаў. У выніку дзяржаўна-прававы і палітычны лад ВКЛ набыў сваю непаўторную адметнасць, але ў сваёй аснове ён меў рысы, характэрныя для ўсіх краін эпохі феадалізму.

Усю структуру органаў дзяржаўнай улады і кіравання ў ВКЛ можна падзяліць на тры групы:



Вывучаючы дадзенае пытанне, у першую чаргу трэба звярнуць увагу на права і абавязкі вялікага князя (гаспадара), вызначыць узнікненне, фармаванне і функцыі вышэйшых агульнадзяржаўных органаў кіравання – паноў-рады і вальнага сойму. Якімі паўнамоцтвамі валодалі гэтая ўстановы? Як адбывалася іх эвалюцыя? Ахарактарызуіце паўнамоцтвы пасад цэнтральнай адміністрацыі дзяржаўнага апарату ВКЛ, ваяводскай адміністрацыі і гарадскога самакіравання. Разглядаючы сістэму мясцовай адміністрацыі, звярніце ўвагу на абавязкі наступных службовых асоб: ваявода, стараста, сельскі войт, цівун. Вызначце асаблівасці арганізацыі самакіравання горада і абавязкі пасад і органаў: войта, бурмістраў, магістрата, рады і лавы.

#### Эвалюцыя формы дзяржаўнага кіравання

Другая палова XIV – першая палова XV ст.

Сярэдзіна і другая палова XV ст.

Неабмежаваная манархія

Саслоўна-прадстаўнічая манархія

Неабходна паказаць і вызначыць прычыны эвалюцыі ВКЛ ад абсолютнай неабмежаванай манархіі да абмежаванай або саслоўна-прадстаўнічай манархіі.

Пакажыце адрозненні ў сістэме дзяржаўнага кіравання ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы.

#### Кадыфікацыя права ў ВКЛ

Судзебнік  
Казіміра 1468 г.

Статут 1529 г.

Статут 1566 г.

Статут 1588 г.

Прааналізуіце, якім чынам адбываўся працэс кадыфікацыі права ў ВКЛ. Ахарактарызуіце тры Статуты ВКЛ. Як у Статутах суадносіліся нормы пісанага і звычаёвага права? Што сабой уяўляла судовая сістэма княства?

У заключэнне зрабіце абагульняльную выснову па ключавых аспектах фармавання дзяржаўна-прававога ладу ВКЛ. Паспрабуйце ахарактарызываць эвалюцыю палітычнай сістэмы княства ў пароўненні з суседнімі дзяржавамі. Якая сістэма была найбольш прагрэсіўнай? Ці можна сцвярджаць, што ў ВКЛ назіралася тэндэнцыя падзелу ўладаў на выкананую, заканадаўчую і судовую? Аргументуйце Вашу думку.

### **3.4 Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ у XIV–XVI стст.**

#### **Аграрная рэформа Жыгімонта II Аўгуста 1557 г.**

У XIV–XVI стст. у Беларусі працягваўся працэс фармавання і ўдасканалення феадальных адносін. Галоўным багаццем з'яўлялася зямля, галоўным гаспадарчым заняткам большасці насельніцтва – земляробства, непарыўна звязанае з жывёлагадоўляй, хатнім і дапаможнымі промысламі.

Пры падрыхтоўцы адказу на пытанне неабходна адзначыць, як складваліся формы феадальнай уласнасці, феадальных правоў і абавязкаў. На якія катэгорыі падзялялася ўся зямля ў ВКЛ?

Вызначце асноўныя шляхі росту феадальнага землеўладання ў XV–XVI стст.

Саслоўная структура грамадства ВКЛ			
Шляхта	Духавенства	Мяшчанства	Сялянства

Прааналізуіце, што ўяўляла сабой сацыяльная структура грамадства? Якім быў прававы статус асобных слаёў насельніцтва? На якія групы падзяляліся сяляне?

Пакажыце асноўныя этапы запрыгоњвання сялян, якія звязаны з прыняццем адпаведных заканадаўчых актаў.

Звярніце ўвагу на павіннасці, якія апрацоўвалі сяляне.

З XV ст. у Вялікім Княстве Літоўскім пачынаюць узімаць фальваркі – маёнткі з панской ворыўнай зямлёй, гаспадарчымі і жылымі пабудовамі, рамеснымі майстэрнямі, гародамі, сенажацямі, лясамі, якія апрацоўвалі сяляне навакольных вёсак, прадукцыя якіх ішла на продаж. Раствумачце, чаму паступова ўсё больше значэнне набываюць фальваркі.

Асобную ўвагу неабходна звярнуць на аграрную рэформу Жыгімонта II Аўгуста 1557 г., якая атрымала назvu «валочная памера». Трэба вызначыць яе прычыны, мэты, рэгіональныя асаблівасці ў рэалізацыі, асноўныя вынікі і значэнне.

Пакажыце, якім чынам ажыўленне эканамічнага жыцця знайшло адлюстраванне ў развіцці гарадоў. Павялічваецца іх колькасць і памеры. Гарады становяцца цэнтрамі рамяства і гандлю. Фарміруецца мяшчанскае

саслоёе. Па меры росту гарадоў узмацняеца іх імкненне выйсці з-пад юрысдыкцыі вялікакняжацкай або феадальнай адміністрацыі, стварыць сваю сістэму кіравання. Растворычце, як вырашаліся пытанні жыцця гарадоў у адпаведнасці з магдэбургскім правам.

### Этапы запрыгонывання сялянства ў ВКЛ

1447 г. – Прывілей Казіміра. Пачатак юрыдычнага запрыгонывання сялянства.  
Феадал атрымаў права суду над сялянамі. Быў забаронены пераход прыватнаўласніцкіх сялян у разрад дзяржаўных і наадварот

1468 г. – Судзебнік Казіміра. Забарона свабоднага пераходу сялян

1529 г. – Статут ВКЛ. Дазвол звароту ўцёклых сялян на працягу 10 гадоў

1557 г. – Аграрная рэформа "валочная памера". Замацаванне сялян за валокамі

1566 г. – Статут ВКЛ. Заканадаўча замацаваны 10-гадовы вышук уцёклых сялян

1588 г. – Статут ВКЛ. Устаноўлены 20-гадовы тэрмін вышуку ўцёклых сялян.  
Уведзены 10-гадовы тэрмін даўнасці, пасля якога селянін, пражыўшы на зямлі феадала, станавіўся яго ўласнасцю

Напрыканцы зрабіце абагульняльную выснову, харектарызуючы асноўныя рысы станаўлення і развіцця феадальнай гаспадаркі ў ВКЛ, зараджэння і ролі таварна-грашовых адносін, якія з часам прывялі да разлажэння феадалізму.

### 5. Фармаванне беларускай народнасці. Культура беларускіх зямель у XIV–XVI стст.

Уключэнне беларускіх зямель у склад Вялікага Княства Літоўскага супадае з працэсам далейшага фармавання этнічнай супольнасці – беларускай народнасці. У першую чаргу трэба дакладна ведаць азначэнне народнасці, у чым яе адрозненне ад папярэдніх рода-племянных аў'яднанняў.

#### Этапы этнагенезу

Род

Племя

Народнасць

Нацыя

Пытанне аб узнікненні беларускай народнасці ў гісторычнай навуцы находзіць розныя інтэрпрэтацыі. Пасправуйце вызначыць асноўныя версіі, якія

вылучающца навукоўцамі, і прааналізаваць ролю Полацкага княства і ВКЛ у працэсе складвання і кансалідацыі беларускага этнасу.

### Фактары фармавання беларускай народнасці

Палітычныя

Сацыяльна-  
эканамічныя

Культурныя

Канфесійныя

Таксама неабходна вызначыць, як фармавалася этнічная тэрыторыя беларусаў і якім чынам палітычныя, эканамічныя, культурныя, геаграфічныя, дэмографічныя, канфесійныя і іншыя фактары спрыялі фармаванню беларускай народнасці. Які фактар, на Ваш погляд, з'яўляецца найбольш значым для акрэслення існавання і вызначэння прыналежнасці да народнасці? Калі можна сцвярджаць аб завяршэнні яе фармавання? Ахарактарызуйце саманазвы жыхароў беларускіх земель у розныя гістарычныя перыяды. Вызначце, што абумовіла шматэтнічны характар ВКЛ.

Беларусь у складзе ВКЛ уяўляла сабой рэгіён, адкрыты для знешняга культурнага ўздзеяння. У першую чаргу гэта датычылася контактаў з Заходнім Еўропай, чые дасягненні ў развіцці літаратуры, архітэктуры і мастацтва разглядаліся айчынным грамадствам у якасці выдатнага прыкладу для пераймання. Вызначце прычыны складвання падобнай цывілізацыйнай тэндэнцыі ў культурным развіцці ВКЛ. У чым праяўляліся культурныя контакты княства з Цэнтральнай і Заходнім Еўропай?

У той жа час уплыў суседніх краін спалучаўся з мясцовымі традыцыямі, што стварала сваю непаўторнасць і ўнікальнасць культурнага жыцця ВКЛ.

Адзначце асаблівасці развіцця мураванага дойлідства на беларускіх землях. Вызначце, як актывізаваліся міжнародныя контакты ВКЛ з канца XV ст., калі ў Беларусі ўсё большую папулярнасць набылі гуманістычныя ідэі Рэнесансу і пачынае распаўсюджвацца рэфармацыйны рух.

Якую ролю ў гісторыі Беларусі адыграў Ф. Скарына – першадрукар, асветнік і гуманіст? Як развівалася асвета, літаратура і мастацтва ў адзначаны перыяд? З якімі асобамі звязана развіццё культуры ВКЛ? Асобную ўвагу звярніце на стан беларускай мовы як дзяржаўнай мовы ВКЛ.

Ахарактарызуйце асаблівасці рэлігійнай сітуацыі ў княстве. Якім было становішча праваслаўнай царквы? Пры якіх абставінах і чаму на беларускія землі пачынае пранікаць каталіцызм?

Расскажыце аб замковым будаўніцтве на Беларусі і развіцці дэкаратыўно-прыкладнога мастацтва.

У канцы адказу на пытанне зрабіце абагульняльную выснову, харарактарызуючы проблему фармавання беларускай народнасці, культурнае жыццё ВКЛ у кантэксце агульнаеўрапейскіх тэндэнций і стан царкоўна-рэлігійных адносін.

## ДАКУМЕНТЫ І МАТЭРЫЯЛЫ

### О БОРЬБЕ ЗАПАДНОРУССКИХ КНЯЗЕЙ С ЛИТОВСКИМИ И УСТАНОВЛЕНИИ ГОСПОДСТВА ЛИТОВСКИХ КНЯЗЕЙ В ЗАПАДНЫХ ЗЕМЛЯХ РУСИ (Из Ипатьевской летописи)

В лето 6754 [1246]. Придоша Литва и воеваша около Пересопнице, Аишьвно Рушковичъ. Данил же и Василко ехаша во Пинск и предъвариста его, дондеже приход его бысть. Онем же идущим по полю Пиньскому, изъидоста на не из града; поганым же однако гордость имеющим во сердци своем, погнаша е, онем же не стерпевшим побегоша, бежащим же им падаху с коний. Василко же приведе первый сайгат ко брату си, вси же вой его избъени быша, самому же Рюшковичу умале утекшю; и бысть радость велика во граде Пиньске о победе Данила и Василка: въ бо плен отъяста, богу помогающу им.

В лето 6755 [1247]. Воеваша Литва около Мелнице, Лековни, и велик плен прияша. Данило же и Василко гнаста по них до Пиньска во Пиньски бо Михайл дал бе им весть; онем же ставшим осекшимся в лесе, дал бо им Михайл весть, буда в Пиньске, Данил же и Василко погнаша на не, и дворъскій Яков вое свое; Литве же не емше веры Михаилови, изъидоша из станов своих; милостью божиєю, побегшим Литве, избити быша и плен въсъ отъяша, а сам Лонькогвени боден утече; иде весть Данилу и Василку, и бысть радость велика во Пиньске граде. Преже же войны Даниловы Черниговськое, седящу ему в Галиче, а Василку в Володимере.

#### *О коронации Миндовга*

[В лето 6760 (1252)]. В то же лето великий князь литовский Миндовг коронован бысть на кролевство Литовское в Новогродку, за благословением папы Инокентия, през Генрика бискупа Хелмского, в Прусех кардинала папежского.

#### *О противостоянии с Галицко-Волынским княжеством*

[В лето 6760 (1252)]. В то же лето изгна Миндог сыновда своего Тевтевила и Едивида, пославши ему на войну ю со уем своим со Выконтом, на Русь воевать ко Смоленьску, и рече: «Што кто приемлетъ, собе держить»; вражбою бо за ворожьство с ними Литву заня, поймана бе вся земля Литовьская и бесчисленое имение их, притрено бе богатство их; и послана на не вой свое, хотя убити я. Онема же уведавшиа, и бежаста ко князю Данилу и Василкови, и приехаша во Володимерь. Миндогови же приславши слы своя, река: «Не чини има милости»; не послушавшиа има Данилови и Василкови, зане сестра бе ю за Данилом. Потом же Данило сгада с

братом си, и посла в Ляхы ко князем лядьским, река: «Яко время ест хрестьяном на поганее, яко сами имеють рать межи собою»; Ляхове же обещашася, нъ не исполниша. Данилу же и Василку пославшима Выкынта во Ятвязе и во Жемоите, ко Немцем в Ригу: и Выкынт же убеди я серебром и дарми многими Ятвязе и пол Жемоити. Немцем же отвшавшим Данилу, яко: «Тебе деля мир створим со Выкынтом, зане братью нашу многу погуби»; обещашажеся Немци братья ити на помошь Тевтивилу. Данило же и Василко поидоста к Новугороду. Данил же и Василко, брат его, розгадав со сыном, брата си посла на Волковыеск, а сына на Услоним, а сам иде ко Здитову: и поимаша грады многы и взвратиша в domы. Потом же приела Выкынт, рекый, яко: «Немце хотять возстати на помошь Тевтивилу», и посла Данило Тевтивила и помочь себе и с ним Русь и Половце: и многое воевание бысть межи ими. Оттуда же Тевтивил иде с полоном Даниловым в Ригу: и прияша Рижани с великою честью и крещен бысть. Уведав же се Миндог, яко хотять ему помогати божий дворяне и бискуп и вся вой Рижьская, и убоявся посла тайне ко Андрееви, мастери Рижьску, и убеди и дарми многими, сиречь умоли его: послал бо бе злата много и сребра, и сосуд серебреный златыи и красный, и коне многы, рекый: «Аще убьеши, или изженеши Тевтивила, и еще болша сих приимиши». Оному же рекъшу: «Не можеши избавлен быти, аще не послеши к папе и приимиши крещения не одолеши врагу; дружбу имею к тебе». О зле! Златом ослепи очи свои, им же ныне пакы от них беду приемлеть. **Миндог же посла к папе и прия крещение. Крещение же его лъстиво бысть**, жряше богом своим вътайне, первому Нънадееви, и Телявели, и Диверикъзу, Заеячemu богу и Мейденину; егда выехаше на поле и выбегняще заяць на поле, в лес рощения не вохожаше вну и не смеяше ни розги уломити, и богом своим жряше, и мертвых телеса сожигаше, и **поганство свое яве творяше**. Тевтивилу же исповеде пискуп и пребошъ Виръжан, сожалишаси по нем, ведяху бо, аще Тевътивил не бы изгнан, Литовськая земля в руку бе их, и крещение неволею прияли быша. Си же вся не крестьяных Литву створи Андрей, и изгнан бысть сану своего от братья. Тевтевил же прибеже во Жемоить ко уеви своему Выкынтови, пойма Ятвязе и Жемоить и помошь Данилову, иже бе дал ему Данил древле, иде на Мидогва. Миндъвг же собрался бе и умыслив же себе не битися с ними полком, нъ вниде во град, именем Ворута, и выела шурина своего нощь: и розгнаша и Русь и Ятвязе. Наутрея же выехаша Немце со самострелы и ехаша на не, Русь с Половци и стрелами, и Ятвязе со сулицами, и гониша на поли подобно игре; оттуда же вратиша во Жемоить. И приде Миндовг, собрав силу велику, на город Выкынтов, именем Твиреметь, выеха же Тевтевил из города, Русь и Половци Даниловы с ними, и Жемоить с ними, и мнозии пеще; гонящим же им, застрели конь Половцин Миндогова в стегно, и возвратися Миндовг в землю свою, многым же ратьным бившимся межи ими, Висимот под тем же градом убъен бысть.

В лето 6761 [1253]. Тевтивил приела Ревбу, река: «Пойди к Но-вугороду». **Данило же пойде с братом Василком и со сыном Лвом, и с Половци, со сватом своим Тегаком, и приде к Пиньску; князи же пиньсцеи имеяху**

лесь, и поя е со собою неволею на войну. И послаша стороже Литва на озере Зъяте, и гнаша через болота до рекы Щарье, совокупившимъжеся воем всим, съвет створиша, рекуще, яко: «весть уже есть на нас»; прящимъжеся им, не хотящим ити воеват, Данил же мудростю речь створи, яко: «Срамоту имеем от Литвы и от всихземль, аще не дойдем и вратимся; наутрея же», – рече, – «съвет створим»; тое ноши послав по всим воем, рекый: «Пойдете, да разумно будетъ всим не хотящим ити на войну» – и зревше же вое пошедшие, и сами нужею поидоша ини же вси. Наутрея же плениша всю землю Новогородскую, оттуда же возвратиша в дом свой; Ятвязем же поехавшим на помошь Данилу, не могоша доехати, зане снези велице быша; оттуда же возвратиша, с помощью божиего, приемше плен велик. Потом же послана с братом и со сыном Романом люди своя, и взяста Городен, а сама воротистася от Вельска; потом же посласта многы своя пешьце и коньники на град их, и плениша всю воотчину их и страны их. Миндог же послана сына си и воева около Турьска. Того же лета присла Миндовг к Данилу, прося миру и хотя любви о сватьстве. Тогда же Тевтивил прибеже к Данилу из Жемоить и Ятвязь, река, яко Миндовг убеди я серебром многим; Данилу же гнев имеющю на не.

[В лето 6763 (1255)]. Потом же Воишелк створи мир с Данилом и выда дщерь Миндогдову за Шварна, сестру свою, и приде в Холм к Данилу, оставив княжение свое и восприем мnisкий чин; и вдасть Романови, сынови королеву, Новогородък от Миндога и от себе во Слоним и Волковыеск, и все города, а сам просися ити во Святую Гору; и найде ему король путь у короля угорьского, и не може дойти Святое Горы и воротися в Болгарех.

### *Об убийстве Миндовга и начале княженья Воишелка*

[В лето 6770 (1262)]. По сем же сонме минувшу лету одному, и во осень убит бысть великий князь литовъский Миньдовг, самодержец бысть во всей земли Литовской. Убийство же его сице скажем: бысть княжящю ему в земли Литовской, и нача избивати братью свою и сыновце свои, а другая выгна из земле, и нача княжити один во всей земле Литовской; и нача гордetti велми, и вознесеся славою и гордостью великою, и не творяше противу себе никого же. Бяше же у него сын Воишелк же и дъчи; дщерь же отда за Шварна за Даниловича до Холма; Воишелк же нача княжити в Новегородце, в поганьстве буда, и нача проливати крови много: убивашеть бо на всякдень по три по четыри; которого же дни не убывашеть кого, печаловашеть тогда, колиже убывашеть кого, тогда весел бяшеть. Посем же вниде страх божий во сердце его, помыслив собе хотя прияти святое крещение; и крестисяту в Новегородце и нача быти во крестьянстве. И посем иде Воишелк до Галича к Данилови князю и Василкови, хотя прияти мnisкий чин; тогда же Воишелк хрести Юрия Лвовича; тоже потом иде в Полонину ко Григорьеви в манастырь и

**пострижеся во черньце**, и бысть в манастыри у Григорья 3 лета, оттоле же пойде во Святую Гору, прием благословление от Григорья. Григорей же бяшеть человек свят, а кого же не бысть перед ним и ни по нем не будеть.

Воишельк же не может дойти до Святей Горе, зане мятежъ бысть велик тогда в тых землях, и прииде опять в Новъгородок; и учини собе манастырь на реце на Немне, межи Литвою и Новымгородком, и ту живяще. Отецъ же его Миндовг укашивашесь ему по его житю; он же на отца своего не любовашеть велми. В то же веремя умре княгини Миндовговая, и поча карити по ней. Бяшеть бо сестра ей за Домонтом за Нальщанским князем; и послы Миндовг до Нальщан по свою свесть, тако река: «Се сестра твоя мертвла, а поеди карить по своей сестре». Оной же приехавши карить, Миндовг же восхоте пояти свесть свою за ся, и нача ей молвити: «Сестра твоя, умираючи, велела ми тя пояти за ся; тако рекла, ать иная детий не цвелить»; и пой ю за ся. Довъмонт же, се услышав, печален бысть велми о сем, мышляшеть бо, абы како убили Миндовга, но не можаше, зане бысть сила его мала, а сего велика; Довъмонт же искашеть собе, абы с ким мочи убили ему Миндовга, изнайде собе Треняту сестричча Миндовгова, и с тем думашеть убили Миндовга. Тренята же бяшеть тогда в Жомоти.

**В лето 6771 [1263]. Послал бяшеть Миндовг всю свою силу за Днепр, на Романа на бряньского князя; Довъмонт же бяшеть с ними же пошел на войну, и усмотри время подобъно собе и воротися назад, тако река: «Кобьми не дать с вами пойти»; воротивжеся назад и погна вборзе, изогна Миндовга, ту же и уби его и оба сына его с ним уби, Рукляже и Репекъя. И тако бысть конець Миндовгову убитью. По Миндовгови же убитьи, Воишельк убоявъся того же, и бежа до Пиньска и ту живяшеть, а Тренята нача княжити во всей земле Литовской и в Жемоти. И послы по брата своего по Товтивила до Полотьска, река тако: «Брате! Приеди семо, разделив землю и добыток Миндовгов». Оному же приехавшу к нему, и поча думати Товтивил, хотя убили Треняту, а Тренята собе думашеть на Товтивила пак; и пронесе думу Товтивилову боярин его Прокопий Полочанин, **Тренята же попередив и убив Товтивила и нача княжити один**. Посем же почаша думати **конюси Миндовгови**, 4 паробци, какобы лзе им убили Треняту; оному же идущу до мовници мыться, они же, усмотревше собе веремя таково, **убиша Треняту; и тако бысть конець убитья Тренятина**. Се же услышав Воишельк, пойде с Пиняны к Новугороду, и оттоле пой со собою Новгородце и пойде в Литву княжить; Литва же вся прияша и с радостью, своего господичища.**

[В лето 6771 (1263)]. В сие лето литовские князи со собою закрамолиша: Стройнатъ бо согласивши со зятем своим з Довмонтом, убиша спящаго в нощи великого князя и храброго короля литовскаго, деда своего, князства ради; а сам Стройнат сяде на великому князестве Литовском.

**В лето 6772 [1264]. Воишельк же нача княжити во всей земли Литовской, и поча вороги свое избивати, изби их бесчисленое множество,**

а друзии разбегошася, камо кто видя; и оного Осташья уби оканьнаго, проклятаго, безаконьнаго, о нем же переде псаходом. <...>

**Княжащу же Воишелькови в Литве, и поча ему помагати Шварно князь и Василко, нарекл бо бяшеть Василка отца себе и господина;** а король бяшеть тогда впал в болесть велику, в ней же и сконца живот свой, и положиша во церкви святей богородицы, в Холме, юже бе сам создал. Се же король Данило князь добрый, хороший и мудрый, иже созда города многи, и церкви постави, и украси е различными красотами; бяшеть бо братолюбем светяся с братом своим Василком; сей же Данило бяшеть второй по Соломоне. Посем же **Шварно пойде в помочь Воишелькови, а Василко князь от себе послы ему помочь всю свою рать, Воишельк же нарекл бяшеть Василка аки отца себе и господина;** и приде же **Шварно с помочью в Литву к Воишелькови, и видев Воишельк помочь Шварнову и Василкову отца своего, и рад бысть велми, и нача пристраиватися и поиде в силе тяжьце и нача города имати во Дявельтве и в Нальщанех; города же поймав, а вороты своя избив, и тако придоша восвояси.**

### *О начале княженья Шварна и убийстве Войшелка*

[В лето 6776 (1268)]. **Посем же умиришася Ляхове с Русью, Болеслав с Василком и со Шварном, и начаша быти в любви велице.** Посем же Воишельк да княжение свое зятю своему Шварнови, а сам опять восхоте прияти мниский чин. Шварно же моляшеться ему по велику, абы еще княжил с ним в Литве: но Воишельк не хотящеть, тако река: «Согрешил есмь много перед богом и человекы, ты княжи, а земля тъ опасена». Шварно же не може умолити его, и тако нача княжити в Литве; а Воишельк иде до Угровьска в монастырь ко святому Данилью, и взя на ся чернечькии порты и поча жити в монастыре, тако река: «Се ми зде близ мене сын мой Шварно, а другой господин мой отец князь Василко; а тема ся иму утешивати». Григорей же Полониньский еще бяше жив, наставник его; Воишельк же попрошав о животе его, рад бысть, послы по нь, река: «Господине отче! Приеди семо»; он же приеха к нему и настави его на путь чернечькии. И в то веремя приела Лев к Василкови, тако река: «Хотел бых снятися с тобою, абы туто и Воишельк был». Василко же послы по Воишелька, страстное неделе, тако река: «Прислал ко мне Лев, а быхомся сняли; а не бойся ничего же». Воишельк же бояшеться Лва и не хотящеть ехати: но поеха на Василкови руке, и приеха на святой неделе в Володимерь и ста в монастыре святаго Михаила великого. Марколт же Немчин зва к себе все князе на обед: Василка, Лва, Воишелька, и начаша обедати и пити и веселитися; Василко же, напився, поеха домов спать, а Воишельк поеха до монастыря, идеже стояшеть. И поsem Лев приеха к нему в монастырь и поча молвити **Воишелькови:** «Куме! Напиемся»; и начаша пити. Дьявол же исконе не хотя добра человечьскому роду, и вложи во сердце Лвови, уби Воишелька завистью, оже бяшеть дал землю Литовьскую брату его Шварнови, и так бысть конец убитья его; спрятавше тело его и

**положиша во церкви святаго Михаила великого. Княжащю же по Воишелке Шварнови в Литовьской земли, княжив же лет не много и тако преставися, и положиша тело его во церкви святой Богородице, близ гроба отня.**

*О начале княженья Трайдена, междуусобной борьбе и начале княженья Витеня*

**В лето 6778 [1270]. Нача княжити в Литве оканъный и безаконъный, проклятый, немилостивый Тройден, его же безаконья не могохом пстати срама ради: так бо бяшеть безаконъник, яко и Антиох Суръский, Ирод Ерусалимъский и Нерон Римъский, и ина многа злайша того безаконья чиняше. Жив же лет 12, и тако преставися безаконъник. Бяхуть же в него братъя борза: Сурьптий, Лесий, Свелкений; бяхуть же живуще во святем крещении, сии же живяхуть в любви, во кротости и во смиреныи, держаще правую веру крестьянскую, преизлиха любяще веру и нищая. Си же преставишаася при животе Тройденеве.**

**[В лето 6786 (1278)]. В сие лето начася в Литве междособная брань сице. По смерти великого князя литовского Наримунта братия посадиша на княжении юнейшего брата Тройдена, иже собрав воя много плени Ляхов, Крижаков и Руси; и потом старейший брат его Довмонт, иже княжаше во Пскове, завидяше ему Литовского княжения и направи злых человек, иже зрадою его убиша, и тако Довмонт сяде на великому княжении Литовском. Сын же Тройденов Римонт, уже во чернечестве сый, живый в монастыре Лавришевском, имя ему чернеческое Елисей, егда услыша, яко Довмонт старый уби отца его и сяде на князстве, изверже из себе чернечество и, собрав войско, пойде на Довмонта стрыя своего, его же порази и самого уби; и потом, собрав бояры, посади им на князстве Литовском Витена, гербу Китавров князей Римских, а сам пойде паки в монастырь, плачая грехов своих, облечеся в чернечество. Сего Ромонта сестра бяше за Болеславом, князем Мазовецким. А Витен нача княжити над Литвою, измысли себе герб и всему князству Литовскому печать: рыцер збройный на коне з мечем, еже ныне наричату погоня.**

*О начале княженья Гедимина*

**В лето 6813 [1305]. Нача княжети Кгедимин Витунович в Литве, в Новгородку и Кернове, и воева на Русь крепко. Сих времен прежде, Премышлява короля Полского убили самы Ляхи, пьянаго, в месте Рогозном, а забили бояре Лядскии Налец и Заремба; бог сотворил отмщение ему, понеже он прежде жену свою, именем Лукерию, удави ради другое, которая просися у него, да в единой ризце пустит ю в дом: она бо бе рода князей Сербских, с Кашуб, от помория Варязкаго, от Старого града за Кгданском. По нем Ляхи избрали Вацлава Ческаго на королевство свое, понеже Премышляв не име сына;**

Владислава Локетка не восхотели взять, сей Локетко много им зла в земли творил, изогнали его из земле, ходил до Риму, жалуяся папе на Ляхов – он их проклял. По смерти Вацлавовой избрали его себе паном. Име у себе сына Казимира, за него же взят в жену дщерь Кгедимина князя литовского, поганку, и перекести ю; и много Ляхов полоненых Литва вместо дара брачного пусты, много бо зла Ляхом Литва, Жмоит, прежде сотвори, Ляхов и Мазуров полками в полон бра, сице Лях един по гривне, се есть по десяти грошей литовских, в Литве и в Руси Белой продавай был, и на лошата и волы Литва межи собою их замениваху; а на крещении Кгедиминовне имя дано Анна.

[В лето 6848 (1340)]. **В сие лето Олгерд Гедиминович поят себе жену Юлияну, дщер витепского князя, ея же ради крестися со всеми бояры и людми; с нею же име потом сынов шесть.**

В лето 6857 [1349]. Любарт, сын Гедиминов поят себе жену дщер Константинову з Москвы, сестричу Семиона Иоановича, князя Московского; а **Олгерд по смерт первой жоны своей юже поял был у витепского князя, поят вторую жену Марию, дщерь Михаила Александровича Тверского, свесть сего ж Семиона Ивановича, князя московского.** В то ж лето Волынь хотяше отлучитися от короля Казимира, но мечем укочены быша; непомнозе же и Литва о Волынь з Ляхами многою которяхуся, дондеже во свою власть прияша.

### *О начале княженья Ягайло*

В лето 6895 [1387]. **Ягелло, ставши королем Полским, пойде паки в Литву во отчество свое, в Вильню, и тамо всю Литву и Жмудь на веру христианскую приведе, и да охотнейших их ко крещению сотворит, коемуждо крещенному белую одежду даяше; сего ради мнози ко крещению бежаху.** В то ж время вся боги литовския погуби и искорени, тогда же и первого бискупа Андрея в Вильне постави; было в той час много що чолнейших князей и панов в Литве, и все братия Ягеллова, и самая матка его веры православной греческой, которые себе тогда варовали, абы им никто насилия в вере не чинил.

## 1385 г. О ЗАКЛЮЧЕНИИ КРЕВСКОЙ УНИИ МЕЖДУ ЛИТВОЙ И ПОЛЬШЕЙ (Из «Хроники» Яна Длugoша)

Перевод с латинского

[1385 г.]. Королева польская **Ядвига** на усиленные просьбы и уговоры прелатов и польских панов, которые доказывали ей, что заключенные с эрцгерцогом Австрии Вильгельмом во время ее детства договоры о браке нисколько ее не связывают, смягчилась и, отбросив прежние договоры, как не имеющие силы, **согласилась на брак с кн. литовским Ягайло уже не по причине ее личных желаний, а для расширения и укрепления христианской веры.**

Когда получили от нее согласие, в четверг **14 февраля, сначала Ягайло, вел. кн. литовский, а затем его братья – литовские князья**, уже достаточно обученные основам и правилам католической веры, отбросив языческие заблуждения, **приняли истинную веру и в Краковском костеле были окрещены** Бадзантою, архиепископом гнезненским, и Яном, епископом краковским, при великой радости всех. Вместо прежних языческих имен тогда им дали новые: **Ягайло, великого князя, по примеру великих королей назвали Владиславом, Вигунта – Александром, Коригайло – Казимиром, Свидригайло – Болеславом.** Другие литовские князья, которые уже раньше были окрещены по греческому обряду, не согласились с обновлением или, лучше сказать, усовершенствованием крещения. Таким образом, **кн. Владислав, или Ягайло, принявший основной и первый обряд, в тот же день приступил к другому и в названном костеле краковском обвенчался торжественным браком с достойной девицей Ядвигой**, королевой польской, и сказать трудно, что в ней преобладало – внешняя или внутренняя красота. Благословил брак Бадзанта, архиепископ гнезненский.

Затем **Ягайло присоединил земли литовские, жмудские и русские, которые держал по двум правам – наследственному и приобретенному – к королевству Польскому навечно, соединив их неразрывно в одно целое. Кроме того, обязался присягой окрестить их население и склонить к христианской вере.**

Паны польские и старейшие стремились склонить советами и уговорами Владислава, короля польского, чтобы он позволил окрестить его двумя днями раньше, чем он примет королевскую корону. Однако он на это не согласился и не хотел принять крещение без одновременного принятия королевского титула, боясь какого-нибудь подвоха.

**20 ФЕВРАЛЯ 1387 г. ГРАМОТА ПОЛЬСКОГО КОРОЛЯ ЯГАЙЛЫ  
О ПРИВИЛЕГИЯХ ФЕОДАЛАМ ЗА ПЕРЕХОД  
В КАТОЛИЧЕСКУЮ ВЕРУ**

Во имя бога, аминь!

На вечную память о деле.

Мы, Владислав, божьей милостью король польский, вел. кн. литовский и наследник Руси и пр.

К сведению всех, кому необходимо, желаем, чтобы дошло следующее.

По причине своего религиозного чувства, здраво оценивая искреннее и свободное стремление, которое наш литовский народ проявляет в принятии крещения в правую – католическую веру, мы желаем как можно лучше это стремление возвеличить этим нашим памятником увековеченных прав и вольностей, добрыми делами и дарами в целях распространения той веры и для **укрепления католической религии всем вообще литовцам и каждому в отдельности, рыцарям или боярам, которые находятся под нашей властью,** именно: яснейшему князю пану Скиргайлу, князю Литвы и подданным трокским и полоцким и другим, которые уже приняли крещение или желают окреститься, **даем и уступаем вольности и права, которые определены ниже, имеющие силу на вечные времена, а именно:**

Каждый рыцарь или боярин, принявший католическую веру, и его потомки, законные наследники, имеют и будут иметь полную и всякую возможность владеть, держать, пользоваться, продавать, отчуждать, обменять, дать, дарить, согласно своей доброй воле и желанию, замки, волости, деревни и дома и все, чем владел бы по отцовскому наследству, как владеют, пользуются и употребляют на основании одинаковых прав нобили в других землях нашего королевства Польского, чтобы не было различия в правах, поскольку единство делает то, что они подданные одной короны.

Также желаем, чтобы **в каждой крепости и повете или области был введен и существовал один судья**, который слушает дела тяжебщиков, накладывает судебные взыскания по обычаям и закону, согласно одной форме с другими судьями земель и поветов, имеющими первое место в судах нашего королевства Польского, и **один юстициарий, который приводит в исполнение вынесенные по суду постановления.**

Разрешаем и даруем этим рыцарям полную и всестороннюю власть свободно выдавать замуж своих дочерей, внучек и женщин, их родственниц и вдов, сохраняя при этом католический обряд.

Если же случится, что дочь, внучка или родственница какого-нибудь рыцаря останется после смерти своего мужа вдовой, она остается в имениях или владениях своего мужа до тех пор, пока будет находиться на вдовьем ложе. Если же она пожелает выйти в другой раз замуж, то сама переходит к мужу, которого выбрала, без наделения приданым, имущество же и владения остаются детям, если они были, а если их не было, то тогда наиболее близким

родственникам первого ее мужа, так же как женщины-вдовы выходят замуж в других землях королевства нашего.

**Названные рыцари не будут привлекаться к каким-либо нашим работам или наших потомков, за исключением строительства нового замка, если сзыывается вся земля литовская, а также для выполнения работы по перестройке или ремонту старого замка.**

**Согласно древнему обычаю, военный поход остается обязанностью, которая осуществляется собственными затратами и расходами. В том же случае, если придется преследовать врагов, неприятелей наших, которые бы убегали с нашей литовской земли, то для этого рода преследования, которое по-народному называется погоней, обязуются отправляться не только рыцари, но и каждый мужчина, какого бы он ни был происхождения или состояния, только бы он был способен носить оружие.**

**Всякий, кто, приняв католическую веру, позорно от нее отойдет или кто будет отказываться принимать ее, не должен пользоваться никакими указанными правами.**

Для удостоверения этой грамоты привешена наша печать.

Происходило в Вильно в самый день попелов 1387 г.

Присутствовали знатные князья: Скиригайло – трокский, Витовт – городенский, Корибут – новоградский, Казимир, или Коригайло, – Мстиславский, Александр, или Вигунт, – Керново литовского, Кондрат – Олеснитский, Иван и Земовит – князья мазовецкие. Мужи: Бартош из Висенбурга – воевода познанский, Кристин – каштелян сандомирский, Володка – чашник краковский, Николай – каштелян вислинский, маршал двора нашего, Спытка – подкаморий краковский, Клемент – кашелян радомский.

## **2 ОКТЯБРЯ 1413 г. ОБ УНИИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО С ПОЛЬШЕЙ И ПРИВИЛЕГИЯХ ФЕОДАЛОВ-КАТОЛИКОВ ЛИТВЫ И БЕЛАРУСИ**

(Из постановления Городельского сейма)

Прежде всего в то время, когда по воздействию животворящего духа, восприняв свет католической веры, возложили мы корону королевства Польского, то для прибавления христианской веры, доброго положения и пользы земель наших Литвы, их самих с землями и владениями, им подчиненными и с ними связанными, названному королевству нашему Польскому присвоили, инкорпорировали, соединили, объединили, присоединили, союзом связали с согласия единодушного нашего и других братьев наших и всех панов, шляхтичей и бояр той же земли литовской с воли и согласия. Однако, желая названные выше земли литовские, ради враждебных нападений и козней крестоносцев и к ним примыкающих всяких других врагов, которые стремятся разорить названные земли

**литовские и королевство Польское и разрушение их замышляют, в уверенности, безопасности и лучшем попечении сохранить и о постоянной для них пользе позаботиться: те же самые земли, которые всегда, в полном господстве, на праве чистом и смешанном, до сих пор держали и держим от предков наших по праву рождения, как государи законные, с воли, одобрения и согласия панов, шляхтичей и бояр, в названное королевство Польское снова инкорпорируем, внедряем, присваиваем, соединяем, присоединяем, союзом связываем и навсегда скрепляем, определяя их самих со всеми их владениями, землями, панствами, княжествами, волостями, имениями, и на всяком праве чистом и смешанном всегда быть едиными невозвратно и нерушимо с короной королевства Польского.**

**Также все церкви и весь клир названных выше земель Литвы, как соборные, монастырские, приходские, общинные, виленские и остальные, в тех [землях] воздвигнутые и которые будут воздвигнуты, основанные и которые будут основаны, во всех их свободах, иммунитетах, привилегиях, изъятиях и обычаях общих сохраняют согласно обычаю королевства Польского.**

**Паны [и] также бояре-шляхта земель наших, названных выше, дарениями, привилегиями и пожалованиями, им нами дарованными, данными, удельными, только католики и Римской церкви подвластные, и кому гербы пожалованы, наслаждаются, владеют и пользуются, как паны и шляхта королевства Польского своими владеют и пользуются.**

**Также паны и шляхтичи, названные выше, своими отчинами [отцовскими имениями] на равном праве владеют, как паны королевства Польского своими обычно [как принято] владеют и пожалования наши, на которые имеют грамоты, от нас действующие и утвержденные крепостью вечной силы, подобным образом будут владеть и иметь свободную возможность их продавать, менять, отчуждать, дарить и в пользу свою обращать, однако, с нашего согласия, особенно для каждого случая данного, как для их отчуждения, обмена или дарения перед нами или нашими урядниками по обычаям королевства Польского будет определено.**

**Также после смерти отца дети не должны быть лишены наследственных имений [вотчин], но должны ими с наследниками [передавая по наследству] владеть, как паны и шляхтичи королевства Польского своими [вотчинами] владеют и в благоприятное пользование обращают.**

**Равным образом женам своим привенки в имениях и дворах, которые по наследству от отца или согласно пожалованию нашему в вечность имели или будут иметь, могут определять [назначать], как в королевстве Польском определяются [назначаются]. Дочерей или сестер, родственниц и свойственниц своих назначенные выше паны и шляхтичи земель**

литовских могут сочетать браком только с католиками и отдавать замуж по благоугождению их воли и по обычаю королевства Польского, от старины соблюдаемому.

Не в противоречие этим дарованным свободам, паны обязуются строить и исправлять крепости и военные дороги и платить подати по ставленному обычаю.

Особливо выражается то, что **все паны и шляхтичи земель литовских верность и подобающее христианской вере постоянство нам, Владиславу, королю польскому, и Александру Витовту, вел. кн. литовскому, и преемникам нашим обязаны будут держать и хранить, как паны и шляхтичи королевства Польского своим королям привыкли держать и служить**, о чем паны, бояре и знать земель литовских, выше названные, присягою [клятвою] уже нам поручились, как яснее в грамотах их, в которых они с панами королевства Польского взаимно согласились, содержится. Равным образом под клятвою верности и под [страхом] лишения своих имений никаким князьям или панам или другим, какого ни было сословия людям, желающим противостоять землям королевства Польского, ни советом, ни благоприятствованием, ни помощью не будут служить и помогать.

**Также достоинства, места и должности, как они установлены в королевстве Польском, будут учреждены и установлены в Вильне – воеводство и каштелянство Виленское, а также и в Троках и в других местах**, где лучше окажется полезным, по нашему благоволению, на вечные времена. Также и **урядником назначаются только католической веры поклонники и подвластные святой Римской церкви**. Также и все **постоянные уряды земские, каковы суть должности, каштелянства, жалуются только исповедникам христианской [католической] веры и к совету нашему допускаются и в нем присутствуют, когда обсуждаются вопросы о благе государства, потому что часто различие в верах приводит к различию в умах [мнениях] и оказываются через это известными такие решения, каким полагается в тайне быть сохраняемым**.

Также все те, которым такого рода свободы и привилегии пожалованы, пусть никогда нас, Владислава и Александра Витовта, вел. кн. литовского, пока мы живы, и наших преемников, великих князей литовских, не оставляют и ни от нас и ни от наших преемников не отступают, но верно и честно повинуются и силою присяги [клятвы] верно и крепко к нам и нашим преемникам, великим князьям литовским, будут привязаны милостями, советами и помощью всегда и навеки.

К этому еще добавляется, что названные выше **паны и шляхтичи Литвы после смерти Александра Витовта, теперешнего князя, никого не будут иметь или выбирать вел. кн. и господарем Литвы, как только кого король польский и его преемники по совету с прелатами и панами Польши и земель Литвы сочтут необходимым избрать, поставить, поместить**. Однаково также прелаты, паны и шляхтичи королевства Польского, когда король польский умрет без детей и законных наследников, не должны

**выбирать себе короля и государя без ведома и совета нашего, т. е. вел. кн. Александра, панов и шляхтичей названных выше земель Литвы, по силе и содержанию прежних грамот.**

**Сверх того, названными выше свободами, привилегиями и милостями только те паны и шляхтичи земли литовской могут владеть и пользоваться, которым оружие и гербы шляхтичей королевства Польского пожалованы, и почитатели христианской религии, Римской церкви подвластные, не схизматики или другие неверующие.**

Также все грамоты, какие королевству Польскому и землям Литвы и раньше, семь или восемь лет, и после или во время коронации нашей пожаловали и даровали, силою настоящего подтверждаем, ратифицируем, апробируем и постоянную силу даем им.

**Особенно же добавляется и выражается, что названные выше паны и шляхтичи королевства Польского и земель Литвы в сеймы для совещаний, когда необходимость будет, в Люблине или в Парчове и в других пригодных местах с согласия и воли нашей будут собираться для лучшей выгоды и пользы королевства Польского и названных выше земель Литвы.**

Совершено в гор. Городле на р. Буге на общем сейме во второй день месяца октября в год господень 1413.

**7 ИЮНЯ 1563 г. ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА КОРОЛЯ  
СИГИЗМУНДА II АВГУСТА ФЕОДАЛАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ  
О РАСПРОСТРАНЕНИИ НА НИХ РЕШЕНИЙ  
ГОРОДЕЛЬСКОГО СЕЙМА 1413 г.  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НОВЫХ ПРАВ И ПРИВИЛЕГИЙ**

Во имя божье станься, к вечной памяти тое-то речи!

Кгдыш вси справы с часом с памяти людское сплывають и в забытье приходят, а для того есть вынайдено, aby письмом объяснены были, к ведомости потом будучим. А про то мы, Жикгимонт Август ..., чиним ведомо сим листом нашим нынешним и напотом будучим, кому будет потреба того ведати, ижъ кгды есьмо через листы наши **созвали на съем вальный, в столечном месте нашем у Вильни зложоный, панов рад наших духовных и светских, кнежат, панят, врядников** всех земль того панства нашего отчизного Вел. кн. Лит., а за прозбами панов рад наших и. м. и всех станов помененных, дозволили есьмо и дозволяем привильи прав и вольностей земских в статут новописаный вложити и вписати, потому ж обычаю, яко и в Коруне Польской привилеи и вольности шляхетские в статут вписаны суть. За што вси станы чинячи дяки, с чоломбитьем нам, господарю, и пану своему прирожоному, донесли в том прозбу свою, иж в тых же привилеях земских некоторые артыкулы потребуют ширшого объясненя, к латвейшему

вырозуменью, а то в том напервей: яко ся стало обдарованье и паденье от прадеда нашего, славное памяти Якгейлы, короля польского и навышшого вел. кн. литовского, также и от брата е. м. Александра Витолта, вел. кн. литовского, в которых то есть описано: «за злученъем паньстве под оным часом, Коруны Польское з Вел. кн. Лит. и за выданьем того привилея там же в Коруне Польской в Городле, иж панове, шляхта, бояре земль наших Литовских, дарованьем, привильями и наданьем им даными, узычоными и подаными, только повшехное, то есть соборное веры християнское и Римскому костелу подданые, и которым клейноты, то есть гербы шляхетские суть наданы, мають ся с тых вольностей веселити, участниками быти и их уживати, яко панове и шляхта Коруны Польское свои вольности держат и их уживают». А 2-й артыкул, иж «на достоинства и преложеньства не мають быти обираны, одно, если бы были повшехное веры християнское и подданы Римскому костелу; а ни тежъ уряды, которые земские вечные, яко суть достоинства и каштелянства, не мають быти даваны, одно людем веры християнское, идо рад наших не мають быти допущены, а ни в них бывати». Якожъ после того, тот привилей на вольности даный в подтверженье деда нашего Казимера, и стряя Александра, и отца нашего Жикгимонта первого, славное памяти королей и вел. кн. литовского, и потом в наше потверженъе тыми ж словы вписан. О том вси одностайне били нам чолом, абыхмо то в поровнанье слушное приведши, нашим листом и привильем достаточное то объяснили. **Мы с паны радами нашими обачивши, ижъ перед тым, нижъ тот привилей у Городле выдан, станы и народы шляхетские знакомитыми службами Речи Посполитой и предком нашим заслугуючися, засно вывышоны и учестены были (яко тое в самом том привилею на початку его меновите описано, каковые станы и на тот съем до Городла приехати); а к тому, ижъ тежъ бываючи не только Римского костела послушные, але и Грецкого, влавицы рады предков наших и нашое, так же и иные вси станы, на розных службах наших бываючи, верность и сталость свою к службам предков наших и нашим охотне, яко добрым и верным подцанным належит, завжды со всякою сталостью оказывали.** А так, уважаючи тые вси зацные заслуги, и бачучи, што ж в том привилью, к некоторому униженью и взгарженью тых, хто гербов не брал, также и тых, хто веру грецкую держачи, противко предков нашим и нам, господарю, верность свою стало показывать, одно, ижъ не вси на том сойме были, а звлаща, станы русских земль: про то, не уймуючи и ни в чом не нарушаючи оных первших привильев, от предков наших и от нас, господаря, наданых, але во всем при моцы их зоставуючи и заховываючи, а только тые 2 члонки и артыкулы вышней описанью объясняючи и ровняючи, – с порадою и с призволеньем панов рад наших духовных и светских, ухвалием и хочем мети, иж от того часу, не только тые Панове, шляхта и бояре, або потомкове их, всих земль наших того всего паньства нашего, дарованья привильев и наданья всих вольностей и прав земских уживати и с них ся веселити мають, которые суть поддани костелу римскому и которых те же предкове клейноты и гербы в Коруне Польской приймовали, але те же и вси иные

стану рыцерского и шляхетского, яко литовского, так и руского народу, одно бы были веры християнское, и те же которых предкове клейнотов альбо гербов с Коруны Польское не брали, однако и заровно того всего вечными часы уживати и с тых вольностей веселитися мають, яко перед тым, здавна идо того часу, тых всих вольностей стан рыцерский шляхетский обоего народа, так литовского, яко и руского, уживали и с того ся веселили. Так те же на достоинства и преложеньства всякие, и до рады наше, и на уряды дворные и земские, не только подданые костелу Римскому от того часу обираны и прекладаны быти мають, але однако и заровно вси рыцерского стану з народа шляхетского люди веры християнское, яко Литва, так и Русь, каждый водле заслуг и годности своее, от нас, господаря, на местца заслуженные и преложеньства з ласки наше браны быти мають; а жаден з стану рыцерского и шляхетского, з стороны закону своего будучи веры християнское человек, не имеет быти от того отдален и отлучен, для тых двух артыкулов и членков в тых первых привилеях описанных.

Ведь же, иж тое наданье вольностей и прав земских, в привилею короля Якгейла и вел. кн. Витолта спольном описаное, постановлено и справлено есть в Коруне Польской так, яко тот помененый привилей светчит: про то, на первом близко пришлом вальном сойме, который от нас зложен есть обоим тым паньствам, Коруне Польской и Вел. Кн. Лит., тое поровнанье, будет ли потреба, еще с большим примноженьем вольностей, иным листом нашим взновити, за спольным зволеньем обоего паньства нашего, Коруны Польское и Вел. Кн. Лит. панов рад и всех станов, хочем и обещаем, але не зменшающи вже, а ни уймуючи ни в чом сего листу нашего, и во всем при моцы непорушной зоставуючи его на вечные часы. Яко же на утверженье тое речи, печать нашу маестатную казали есьмо привесити к сему нашему листу, подписавши рукою нашою господарьскою. При том были панове рады наши <...> и иные панове маршалки, старосты и державцы, и врядники наши земские и дворные. Писан у Вильни подлеты божьего нароженья 1563 месяца июня 7 дня.

## ЗАДАННІ ДЛЯ ПАЎТАРЭННЯ

1. Аб'яднанне беларускіх і літоўскіх зямель у сярэдзіне XIII ст. у адну дзяржаву – гэта вынік:
  - 1) дзейнасці полацкіх князёў па заваяванні летапіснай Літвы;
  - 2) неабходнасці барацьбы са знешняй небяспекай;
  - 3) развіцця сельскай гаспадаркі і росту гарадоў;
  - 4) жадання літоўскіх феадалаў захапіць беларускія землі.
2. Першыя звесткі пра Літву змешчаны ў:
  - 1) «Аповесці мінулых гадоў»;
  - 2) «Слове пра паход Ігараў»;
  - 3) запісах горада Кведлінбурга;
  - 4) «Вялікай Хроніцы».
3. Пасля гібелі князя ВКЛ Міндоўга ў Наваградку ў 1263 г. пачаў княжыць:
  - 1) Войшалк;
  - 2) Віцень;
  - 3) Трайдэн;
  - 4) Вітаўт.
4. Літоўскі князь, які ўсталяваў сваю ўладу ва ўсім Верхнім Панямонні, – гэта:
  - 1) Міндоўг;
  - 2) Транята;
  - 3) Войшалк;
  - 4) Трайдэн.
5. Упершыню выкарыстаў герб «Пагоня» князь:
  - 1) Віцень;
  - 2) Гедымін;
  - 3) Яўнуцій;
  - 4) Альгерд.
6. Гедымін перанёс сталіцу ў Вільню ў:
  - 1) 1318 г.;
  - 2) 1320 г.;
  - 3) 1323 г.;
  - 4) 1326 г.
7. Трэці паход на Москву князь Альгерд ажыццяўіў у:
  - 1) 1368 г.;
  - 2) 1370 г.;
  - 3) 1372 г.;
  - 4) 1399 г.
8. У 1348 г. беларуска-літоўскае войска ўдзельнічала ў жорсткай бітве з нямецкімі рыцарамі:
  - 1) пад Грунвалдам;
  - 2) на р. Стрэве;
  - 3) на р. Акмяне;
  - 4) на р. Ворскле.
9. Пагадненне паміж ВКЛ і Ордэнам было заключана на востраве Салін у:
  - 1) 1387 г.;
  - 2) 1398 г.;
  - 3) 1401 г.;
  - 4) 1408 г.

10. Унія ВКЛ і Польшчы, згодна з якой Ягайла стаў польскім каралём, была заключена ў:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1) 1368 г.; | 3) 1411 г.; |
| 2) 1385 г.; | 4) 1413 г.  |

11. Віленска-Радамская унія была заключана ў:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1) 1398 г.; | 3) 1401 г.; |
| 2) 1399 г.; | 4) 1408 г.  |

12. Уведзены князем Вітаутам у Вялікім Княстве Літоўскім інстытут намесніцтва ў 1393–1395 гг.:

- 1) устанавіў васальную залежнасць удзелаў ад цэнтра;
- 2) умацаваў самастойнасць удзельных княстваў;
- 3) умацаваў вярхоўную ўладу;
- 4) спрыяў умацаванню сувязяў удзелаў з цэнтрам.

13. Вялікае Княства Літоўскае ў XVI ст. – гэта:

- 1) раннефеадальная манархія;
- 2) абсалютная манархія;
- 3) саслоўна-прадстаўнічая манархія;
- 4) феадальная рэспубліка.

14. Грунвальдская бітва адбылася ў:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1) 1503 г.; | 3) 1403 г.; |
| 2) 1510 г.; | 4) 1410 г.  |

15. Выключную стойкасць у Грунвальдской бітве праявілі Смаленскі, Аршанскі і Мсціслаўскі палкі пад камандаваннем князя:

- 1) Вітаута;
- 2) Сямёна Лінгвена;
- 3) Міхаіла Глінскага;
- 4) Канстанціна Астрожскага.

16. Войска ВКЛ у бітве з татарамі пад Клецкам 6 жніўня 1506 г. узнічальваў:

- 1) Канстанцін Астрожскі;
- 2) Ян Хадкевіч;
- 3) Леў Сапега;
- 4) Міхаіл Глінскі.

17. Феадалы праваслаўнага веравызнання былі пастаўлены ў няроўнае эканамічнае становішча з феадаламі каталіцкага веравызнання паводле прывілею:

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1) 1387 г.; | 3) 1447 г.; |
| 2) 1413 г.; | 4) 1492 г.  |

18. Гарадзельскі прывілей 1413 г. замацоўваў права займаць дзяржаўныя пасады ў ВКЛ за:

- 1) праваслаўнымі феадаламі;
- 2) каталіцкімі феадаламі;
- 3) беларуска-літоўскай шляхтай незалежна ад яе веравызнання;
- 4) буйнейшымі магнатамі.

19. Прывілей Казіміра 1447 г.:

- 1) цалкам адлучаў земляроба ад уласнасці на зямлю;
- 2) уводзіў 10-гадовы тэрмін даўнасці;
- 3) забяспечваў феадалам валоданне зямлёй на правах поўнай уласнасці;
- 4) даваў права феадалам судзіць залежнае ад іх насельніцтва.

20. Юрыдычнае афармленне прыгоннага права ў ВКЛ было завершана:

- 1) «Уставай на валокі»;            3) II Статутам ВКЛ;
- 2) I Статутам ВКЛ;                4) III Статутам ВКЛ.

21. Сістэма палітычнай улады і кіравання ў Вялікім Княстве Літоўскім і Польшчы ў далюблінскі перыяд мела падабенства, якое заключалася ў тым, што:

- 1) польскі сенат па сваіх функцыях адпавядаў радзе ВКЛ;
- 2) шляхецкі сойм у абедзвюх дзяржавах быў адным з асноўных органаў кіравання;
- 3) шляхта адыгрывала рашающую ролю ў палітычным жыцці абедзвюх дзяржаў;
- 4) галоўную палітычную вагу ў абедзвюх дзяржавах мелі магнаты.

22. У сярэдзіне XVI ст. зямля ў ВКЛ належала:

- 1) шляхце;                            3) магнатам;
- 2) сялянам;                          4) вялікаму князю.

23. У ВКЛ у XVI ст. буйнымі феадаламі-землеўласнікамі былі:

- 1) купецтва;                        3) магнаты;
- 2) сяляне;                            4) дзяржава.

24. Характэрная прыкмета прыналежнасці да шляхецкага саслоўя ў ВКЛ:

- 1) выключнае права на знешні гандаль;
- 2) выключнае права на ўнутраны гандаль;
- 3) выключнае права на валоданне зямлёй;
- 4) непадуладнасць суду.

25. Да прывілеяваных саслоўяў у ВКЛ адносіліся:

- 1) шляхта і мяшчане;                3) шляхта і купецтва;
- 2) шляхта і духавенства;            4) мяшчане і купецтва.

26. Сяляне і гараджане маглі трапіць у шляхецкае саслоўе:

- 1) калі набывалі зямельную ўласнасць;
- 2) за воінскую службу;
- 3) за гаспадарча-адміністрацыйную службу;
- 4) толькі за выключныя заслугі перад дзяржавай.

27. Першая на тэрыторыі сучаснай Беларусі друкарня была заснавана ў:

- |             |               |
|-------------|---------------|
| 1) Берасці; | 3) Нясвіжы;   |
| 2) Мінску;  | 4) Mcціславе. |

28. Горад, у якім Ф. Скарына выдаў «Малую падарожную кніжку»:

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1) Вільня; | 3) Падуя;   |
| 2) Прага;  | 4) Варшава. |

29. Ф. Скарына надрукаваў першую кнігу ў:

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1) Вільні; | 3) Празе;    |
| 2) Падуі;  | 4) Гданьску. |

30. Васіль Гарабурда, Пётр Mcціславец, браты Мамонічы – гэта:

- 1) канцлеры ВКЛ;
- 2) беларускія пісьменнікі XVI ст.;
- 3) уладальнікі друкарняў;
- 4) паэты-лаціністы.

31. Вызначце правільную паслядоўнасць:

- A) абарона Полацка войскам ВКЛ у часы Лівонскай вайны;  
Б) пачатак Лівонскай вайны;  
В) бітва пад Улай (каля Чашнікаў);  
Г) заключэнне Люблінскай уніі.

1) БАВГ; 2) АГБВ; 3) БГВА; 4) ВАБГ.

32) Суаднясіце элементы двух мнóstvaў:

- 1) першы ўспамін пра «Літву Міндоўга»;
- 2) першае адкрытае сутыкненне Полацка з крыжакамі;
- 3) першыя пісьмовыя звесткі пра Літву;
- 4) стварэнне ваенна-манаскага ордэна мечаносцаў.

A) 1009 г.; B) 1202 г.;  
Б) 1235 г.; Г) 1203 г.

- 1) 1Г2Б3А4В;
- 2) 1Б2Г3В4А;
- 3) 1А2Г3В4Б;
- 4) 1Б2Г3А4В.

33. Суаднясіце элементы двух множваў:

- 1) Кулікоўская бітва;
- 2) далучэнне Віцебска да ВКЛ;
- 3) Грунвальдская бітва;
- 4) бітва з нямецкімі рыцарамі на рацэ Стрэве.

A) 1320 г.;                          B) 1380 г.;  
Б) 1348 г.;                          Г) 1410 г.

- 1) 1В2А3Б4Г;
- 2) 1В2А3Г4Б;
- 3) 1А2В3Г4Б;
- 4) 1Г2А3В4Б.

34. Суаднясіце элементы двух множваў:

- 1) Таруньскі мір;
- 2) бітва на рацэ Ворскле;
- 3) Грунвальдская бітва;
- 4) Гарадзельскі прывілей.

A) 1399 г.;                          B) 1411 г.;  
Б) 1410 г.;                          Г) 1413 г.

- 1) 1А2Б3Г4В;
- 2) 1В2А3Б4Г;
- 3) 1В2Г3Б4А;
- 4) 1В2Б3А4Г.

35. Суаднясіце элементы двух множваў:

- 1) пачатак княжання Ягайлы;
- 2) разгром татар на рацэ Сінія Воды войскамі ВКЛ;
- 3) перадача ўлады ў ВКЛ Вітаўту;
- 4) заключэнне Крэўскай уніі.

A) 1362 г.(1363 г.);                  B) 1385 г.;  
Б) 1377 г.;                          Г) 1392 г.

- 1) 1А2Б3Г4В;
- 2) 1Г2А3Б4В;
- 3) 1Б2А3Г4В;
- 4) 1Г2Б3А4В.

36. Суаднясіце элементы двух мнстваў:

- 1) атрыманне Мінскам магдэбургскага права;
- 2) пачатак грамадзянскай вайны ў ВКЛ;
- 3) першы зборнік законаў ВКЛ;
- 4) пачатак афармлення залежнасці сялян ад феадалаў.

- A) 1432 г.;
- B) 1468 г.;
- Б) 1447 г.;
- Г) 1499 г.

- 1) 1А2Б3Г4В;
- 2) 1Г2А3В4В;
- 3) 1Б2А3В4Г;
- 4) 1Г2Б3А4В.

37. Суаднясіце элементы двух мнстваў:

- 1) канцлер;                  А) старшыня на пасяджэннях сойма;
- 2) маршалак;                Б) распаратчык дзяржаўнага скару;
- 3) ваявода;                 В) кіраунік гарадской рады;
- 4) войт.                      Г) глава мясцовай адміністрацыі;
- Е) хавальнік дзяржаўнай пячаткі.

38. Суаднясіце элементы двух мнстваў:

- 1) велікакняжацкі суд;     3) войтаўска-лаўнічы суд;
- 2) падкаморскі суд;        4) земскі суд.

- А) займаўся вырашэннем паземельных спрэчак землеўласнікаў;
- Б) камплектаваўся з асоб, якія прызначаліся ваяводам;
- В) з'яўляўся вышэйшим судовым органам у ВКЛ для ўсяго насельніцтва;
- Г) разбіраў справы князёў, шляхты, баяр;
- Е) разглядаў крымінальныя і грамадзянскія справы жыхароў гарадоў з магдэбургскім правам.

39. Грашовы аброк, які плацілі землеўласніку сяляне за карыстанне зямлём, – гэта...

40) Спецыяльны будынак, у якім размяшчаліся органы гарадскога самакіравання, – гэта ...

## ЛІТАРАТУРА

1. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / Ю. Бохан [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2008. – Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага. – 688 с.
2. Гісторыя Беларусі : вучэб. дапам : у 2 ч. / Я.К. Новік, Г.С. Марцуль, І.Л. Качалаў [і інш.] ; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск : Універсітэтскае, 2000. – Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. – 416 с.
3. Гісторыя Беларусі ў кантэксле ёўрапейскай цывілізацыі : дапам. / пад рэд. Л.В. Лойкі ; Рэсп. ін-т выш. шк. БДУ. – Мінск : ТАА «ЦПР», 2003. – 347 с.
4. Ермаловіч, М.І. Беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае / М.І. Ермаловіч. – Мінск, 2000. – 435 с.
5. Ковкель, И.И. История Беларуси: с древнейших времен до нашего времени / И.И. Ковкель, Э.С. Ярмусик. – Минск : Аверсэв, 2008. – 621 с.
6. Новік, Я.К. Гісторыя Беларусі. Ад старажытных часоў – па 2010 г. : вучэб. дапам. для студ. устаноў, якія забяспеч. атрыманне вышэйшай адукацыі / Я.К. Новік, І.Л. Качалаў, Н.Я. Новік ; пад рэд. Я.К. Новіка. – 3-е выд., папр. – Мінск : Вышэйшая школа, 2011. – 512 с.
7. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2 ч. / рэдкал. : М.П. Касцюк [і інш.] ; АН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларусь, 1994. – Ч. 1. – 327 с.
8. Саверчанка, У. Вялікае Княства Літоўскае і ўтварэнне дзяржавы / Саверчанка, У. // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 2. – С. 11–17.
9. Трешенок, Я.И. История Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. / Я.И. Трешенок. – Могилев, 2005. – 294 с.
10. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учеб. пособие / П.Г. Чигринов. – Минск, 2007. – 670 с.
11. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993–2003.

### *Дадатковая літаратура*

1. Краўцэвіч, А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага / А.К. Краўцэвіч; навук. рэд. Г.В. Штыхай. – Мінск : Бел. наука, 1998. – 206 с.
2. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя / Г. Сагановіч. – Мінск, 2001. – 411 с.
3. Тарасаў, К. Памяць пра легенды / К. Тарасаў. – Мінск, 1994. – 263 с.
4. Чаропка, В. Ліцвіны – славянскі народ / В. Чаропка // Беларуская мінуўшчына. – 1993. – № 3–4.
5. Юхно, Я. Крыніцы беларуска-літоўскага права / Я. Юхно. – Мінск, 1991. – 238 с.
6. Юхно, Я. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : у 2 ч. / Я. Юхно ; Рэсп. ін-т выш. шк. Бел. дзярж. ун-та. – Мінск : РІВШ БДУ, 2000. – Ч. 1. – 349 с.

## ПЫТАННІ ДЛЯ ПАЎТАРЭННЯ

1. Засяленне беларускіх зямель. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі.
2. Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі, яго балцкі і славянскі перыяды.
3. Увядзенне хрысціянства. Культура беларускіх зямель у IX–XIII стст.
4. Узнікненне Беларусі: розныя падыходы і канцэпцыі. Гісторыя назваў «Белая Русь», «Русь Чорная», «Літва» і «Беларусь».
5. Полацкае і Тураўскае княствы – першыя раннефеадальныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. Барацьба супраць крыжакоў і мангола-татараў.
6. Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Розныя падыходы і канцэпцыі.
7. Унутрыпалітычнае жыщцё Вялікага Княства Літоўскага ў XIV ст.
8. Крэўскі перыяд дзяржаўнасці Беларусі. Грамадзянскія войны XIV–XV стст.
9. Асаблівасці дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага. Тры статуты ВКЛ.
10. Асноўныя напрамкі знешній палітыкі Вялікага Княства Літоўскага ў XIV–XVI стст.
11. Фарміраванне беларускай народнасці. Культура Беларусі ў XIV–XVI стст.

## ЗМЕСТ

Уводзіны.....	3
Вучэбна-тэматычны план .....	6
Планы семінарскіх заняткаў .....	7
Цывілізацыйная спадчына Старажытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь ....	8
Метадычныя рэкамендацыі для самастойнай работы	
Тэма 1. Старажытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі .....	8
1.1 Засяленне беларускіх зямель. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі .....	8
1.2 Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі, яго балцкі і славянскі этапы.....	10
1.3 Узнікненне Беларусі: розныя падыходы і навуковыя канцэпцыі ....	12
Дакументы і матэрыялы.....	14
Заданні для паўтарэння.....	20
Літаратура .....	25
Метадычныя рэкамендацыі для самастойнай работы	
Тэма 2. Узнікненне раннефеадальнай дзяржаўнасці на беларускіх землях....	26
2.1 Прычыны ўтварэння старажытнарускай дзяржаўнасці, праблемы яе існавання ў сучаснай гісторыяграфіі .....	26
2.2 Полацкае і Турава-Піnsкае княствы – першыя раннефеадальныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі.....	27
2.3 Беларуская землі ў перыяд феадальнай раздробленасці.	
Адносіны Полацкага княства з Кіевам і Ноўгарадам, з крыжакамі і татара-манголамі .....	28
2.4 Увядзенне хрысціянства. Культура беларускіх зямель у IX–XIII стст.....	30
Дакументы і матэрыялы.....	32
Заданні для паўтарэння.....	45
Літаратура .....	50
Метадычныя рэкамендацыі для самастойнай работы	
Тэма 3. Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага	
(другая палова XIII – першая палова XVI ст.) .....	51
3.1 Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага: розныя тэарэтычныя падыходы і канцэпцыі.....	51
3.2 Унутраная і знешняя палітыка ВКЛ у XIV – першай палове XVI ст. Крэўская унія 1385 г. ....	52
3.3 Асаблівасці дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага.	
Тры Статуты ВКЛ .....	54

3.4 Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ у XIV–XVI стст. Аграрная рэформа Жыгімента II Аўгуста 1557 г.....	56
3.5 Фармаванне беларускай народнасці. Культура беларускіх зямель у XIV–XVстст. .....	57
Дакументы і матэрыялы.....	59
Заданні для паўтарэння.....	74
Літаратура .....	80
Пытанні да паўтарэння .....	81

Вучэбнае выданне

**Цымбал Аляксандр Георгіевіч**

## **ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ**

Вучэбна-метадычны комплекс

У 3 частках

Частка 1

**Ад старажытных часоў да Вялікага Княства Літоўскага (1569 г.)**

Карэктар *Л.І. Пячэннікава*

Камп'ютарны набор і вёрстка *А.Г. Цымбала*

Падпісана да друку                          Фармат 60x84 1/16. Папера афсетная. Гарнітура Таймс.  
Рызографія. Ум. друк. арк. 4,88. Ул.-выд. арк. 5,63. Тыраж 100 экз. Заказ

Выдавец і паліграфічнае выкананне: установа адукацыі «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны  
універсітэт». ЛВ № 02330/0548503 ад 16.06.2009 г. Адрес: вул. Захараўа, 21, 220034, г. Мінск.